

Дарагія юнакі і дзяўчаты!

Сардэчна вітаю вас са святам маладосці і энтузіязму — Днём малады.

У паспяховым сацыяльна-эканамічным і культурна-духоўным развіцці незалежнай Беларусі малады прымае самы актыўны ўдзел, з'яўляючыся ініцыятарам і правадніком новых, прагрэсіўных поглядаў і ідэй ва ўсіх сферах жыцця.

Кіраўніцтва краіны высока ацэньвае вашу працу і надае першарадную ўвагу пытанням дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі. Вы маеце магчымасць вучыцца і працаваць, ствараць і тварыць. У рэспубліцы ёсць усе ўмовы для кожнага маладога чалавека, каб ён мог самарэалізавацца і прынесці карысць грамадству, зрабіць свой выбар і дасягнуць пастаўленых мэтай.

Мы ўскладаем вялікія надзеі на малады, якая заўсёды нацэлена ў будучыню. Менавіта вам належыць прадоўжыць тое становішча, што створана старэйшымі пакаленнямі, захаваць стабільнасць і грамадзянскі мір, зрабіць усё ў імя ўмацавання і росквіту роднай Беларусі.

Жадаю вам шчасця, здароўя, любові, аптымізму і ўдачы. Няхай чыстымі і высакароднымі будуць вашы душы і задумкі. **Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.**



23 Чэрвеня 2007 г. СУБОТА

№ 116 (25981)

Кошт 400 рублёў

ВІДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў актывізаваць дзейнасць праваахоўных органаў па выкрыццю карупцыянераў

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 22 чэрвеня прыняў з дакладам генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусі Пятра Міхалашэвіча.

За пяць месяцаў гэтага года ў рэспубліцы ўчынена 72 411 злачынстваў, што на 9,3 працэнта менш, чым за аналагічны перыяд мінулага года (79 878). Зніжэнне ўзроўню злачыннасці адбылося за кошт змяншэння сумарнай колькасці цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў (на 17,5 працэнта, у тым ліку цяжкіх злачынстваў і злачынстваў, якія не ўяўляюць вялікай грамадскай небяспекі).

Некалькі палепшыліся сацыяльна-дэмаграфічны характарыстыкі злачыннасці. Рэцэдыўная злачыннасць знізілася на 11 працэнтаў, групавая — на 6,5 працэнта, а таксама колькасць злачынстваў, учыненых у стане алкагольнага ап'янення, — на 5,8 працэнта. Злачыннасць сярод непаўналетніх скарацілася ва ўсіх рэгіёнах краіны на 20 працэнтаў (з 3777 да 2703 злачынстваў).

Прэзідэнт падкрэсліў, што абарона грамадзян ад злачынных замахаў застаецца адной з асноўных задач дзяржавы, і запатрабаваў ад органаў пракуратуры яшчэ больш эфектыўнай каардынацыі дзейнасці праваахоўных органаў па барацьбе са злачыннасцю, прыняцця дзейных і свесчасовых мераў па раскрыццю злачынстваў, прыцягненню вінаватых асобаў да адказнасці. Станючыя дынаміка ў барацьбе са злачыннасцю

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Уладзімір Рушайла ўдзячны Прэзідэнту Беларусі за нязменна цвёрдую і прынцыповую падтрымку СНД

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 22 чэрвеня сустрэўся са старшынёй Выканаўчага камітэта — выканаўчым сакратаром СНД Уладзімірам Рушайлам. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

Уладзімір Рушайла, трохгадовы тэрмін знаходжання якога на пасадзе старшыні Выканаўчага камітэта СНД завяршаецца, выказаў словы ўдзячнасці Прэзідэнту Беларусі за нязменна цвёрдую і прынцыповую падтрымку Саюзнай Незалежных Дзяржаў, паслядоўнасць у вырашэнні пытанняў яе далейшага ўмацавання і развіцця.

Кіраўніку дзяржавы даложа на рабоце па выкананню рашэнняў неформальнай сустрэчы прэзідэнтаў краін — удзельніц Саюзнай СНД у Санкт-Пецярбургу, а таксама аб ходзе падрыхтоўкі чарговага пасяджэння Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД, якое адбудзецца 5–6 кастрычніка гэтага года ў Душанбе.

БЕЛТА.

«НАШЫ ХЛОПЦЫ ВЕДАЮЦЬ, ЧАГО ХОЧУЦЬ У ЖЫЦЦІ»

Учора кіраўнікі рэспубліканскіх СМІ азнаёмілі з узорамі ўзброенай і тэлекамунікацыйнай ваеннай і пастрававаў самастойна трапіць у мішні з розных відаў зброі. Магчыма, далучыцца да ваенных будняў журналістам была прадастаўлена Міністэрствам абароны.

Спачатку прадстаўнікі беларускіх СМІ наведалі 5-ю асобую брыгаду спецыяльнага назначэння (Мар'іна Горка), дзе журналістам паказалі арсенал зброі і сувязі, разнастайную вопратку спецазначэння і дазволілі панюхаць паруху: стралілі і стаячы, і ляжачы з кулямётаў, аўтаматаў і г.д.

У ваенкаматах мы карыстаемся правам выбіраць першымі, бо служым у нас ганарова. Адбіраем маладых юнакоў — самых здаровых, моцных і кемлівых, — паведаміў палкоўнік Павел Ціханюк, камандзір 5-й брыгады спецыяльнага назначэння. — Звалючыся з 5-й брыгадай, нашы хлопцы ведаюць, чаго хочуць у жыцці.

Наступным прыпынкам стала 50-я змешчаная авіяцыйная база ВПС і войскі ППА. Усіх прысутных уразіла майстэрства пилотаў лётчыкаў першага класа, падпалкоўнікаў Аляксандра Жураўлёвіча (намеснік камандзіра 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы па лётнай падрыхтоўцы) і Анатоля Мароза (камандзір першай авіяцыйнай эскадрылі). Пакуль яны луналі ў паветры, нам



Удасканаленне Узброеных Сіл — бесперапынны працэс, — заўважае Леанід Мальцаў. — Фундамент для далейшай працы мы ўжо заклалі.

Ірына ПРЫМАК.

ДЗЯРЖАЎНЫ АПАРАТ: ЯК УДАСКАНАЛІЦЬ РАБОТУ?

Учора ў Гродне адбыўся абласны семінар-нарада па пытаннях выканання Дзяржаўнага праграмы Рэспублікі Беларусь аб мерах па далейшай дэбаракратызацыі дзяржаўнага апарату...

У першай палове дня маршруты семінара прайшлі па шэрагу аб'ектаў абласнога цэнтру. Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Геннадзь Нывягас, у прыватнасці, наведаў Гродзенскія электрычныя сеткі, РУП «Гродна-

энерга» і адзіны разліковы цэнтр па вул. 1 Мая. Намеснікі старшын гаррайвыканкамаў, рэктары, пракуртары і начальнікі аддзелаў выхавачай работы ВНУ бавывалі ў абласным клінічным разліковым доме, у Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы і ў ААТ «Гродна-намаккабінат». Кіраўнікі аддзелаў дакументацыі, прававага забеспячэння і работнікі з насельніцтвам азнаёміліся з практыкай дзей-

БЕЛАРУСЬ ІНІЦЫІРУЕ РАЗГЛЯД НА САЮЗНЫМ САЎМІНЕ ПАКЕТА КАНКРЭТНЫХ ПРАГРАМ

Аб гэтым паведаміў прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі на сустрэчы з дзяржаўным сакратаром Саюзнай дзяржавы Пётрам Барадзіным, на якой абмяркоўваўся парадок дзяржаўнага пасяджэння саюзага Савета Міністраў у Маскве.

«Мы звярнуліся з канкрэтным пакетам саюзных праграм, якія хачелі б разгледзець на пасяджэнні Саўміна Саюзнай дзяржавы», — сказаў Сяргей Сідорскі.

У прыватнасці, Беларусь бок выступіў з прапановай па падрыхтоўцы навукова-тэхнічнай праграмы «Распрацоўка базавых элементаў, тэхналогіі стварэння і прымянення арбітальных і наземных сродкаў шматфункцыянальнай касмічнай сістэмы» («Космас-НТ»). Як адзначыў Сяргей Сідорскі, гэты напрамак з'яўляецца вельмі перспектыўным.

Згодна з даручэннем кіраўніка дзяржавы Беларусь плануе ў 2009 годзе ажыццявіць запуск касмічнага апарата. Ён будзе стварацца сумесна з расійскімі калегамі. Усяго будзе два апараты, якія зробіць у Беларусі: адзін — расійскі і адзін — беларускі. Цяпер вядуцца перагаворы з расійскімі калегамі, каб зрабіць касмічны апарат з распазнавальнай здольнасцю да метра. Фактычна гэта з'яўляецца працывам у галіне вылічальнай і электроннай сродкаў вымярэнняў і развіцця тэхналогіі дыстанцыйнага заздзіравання Зямлі.

Паводле слоў прэм'ер-міністра, Беларусь бок прапанаваў да разгляду на чарговым пасяджэнні Саўміна таксама шэраг пытанняў, якія датычацца тэхналогіі мытных працэсаў у Саюзнай дзяржаве. Адным з важных пытанняў з'яўляецца зніццэнне мытных бар'ераў на граніцы.

БЕЛТА.

насі і існуючымі праблемамі натарыяльнай канторы № 2, Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Ленінскага раёна г. Гродна, РУП «Гродзенская агенцтва па дзяржаўнай нерухомасці і зямельным кадастры»...

У другой палове дня ў будынку Гродзенскага аблвыканкама адбылася нарада. Падрабязна — у наступным нумары.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Курсы замежных валют, устаноўлены НБ РБ з 22.06.2007 г. (для бн разліку)	Курсы замежных валют для безвалютнай разліку	Агенцтва Уладзіміра Граўцова
1 долар ЗША 2 145,00	Цэнтрабанд РФ	Публікацыя на часопіс «Родная газета» № 207 (16) у нумары на сайце: www.rfg.by Тэлефон: 206-99-01
1 еўра 2 878,16	USD 25,9356	
1 латыўскі лат 4 134,14	10 UAH 51,4075	
1 літоўскі лт 833,64	1000 BYR 12,0645	
1 чэшская крона 100,42	EUR 34,7900	
1 польскі злоты 759,99	Курс у гандлёвых кампаніях (на 23.06.2007 г.)	
1 расійскі рубель 82,70	USD 2140 / 2210	
1 украінская грывня 427,59		

Рэпартаж з колаў

КОЖНАЯ СУСТРЭЧА — МАЛЕНЬКАЕ СВЯТА...



Нашы падпісчыкі з Бярэзінскага раёна.

У некаторыя выезды «звездзюскі дэсант» адпраўляецца з напружаным чаканнем невядомага: а ці ёсць у тым месцы нашы падпісчыкі, ці будзе ў іх магчымасць выбрацца на сустрэчу, ці атрымаецца размова з аўдыторыяй? А ёсць накірункі, па якіх ехаць і лёгка, і прыёмна — там, загарэ даведваемся, нас ужо чакаюць, рыхтуюць пытанні і прапановы, ды проста хочуць убачыцца з

уладабанымі аўтарамі, пагаварыць сам-насам... У гэты раз, напрыклад, мы вельмі спадзяваліся на Беразіно, бо ў тым раёне «Звязда» мае не проста тым падпісчыкаў, а шмат верных прыхільнікаў і сяброў, якія пішуць, тэлефануюць, прыязджаюць у рэдакцыю, прапануюць цікавыя ініцыятывы — ды ўвогуле, проста любяць газету! **(Заканчэнне на 2-й стар.)**

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

ЛЕНІНА ЎСЁ Ж ПАХАВАЮЦЬ?

Сакратар ЦК КПРФ, дэпутат Дзяржаўнага Алег Кулікоў абвешчана інфармацыю, якая з'явілася ў СМІ, аб тым, што да канца года цела Леніна будзе вынесена з Маўзалея. «Гэта не так. Тут няма ніводнага слова праўды. Гэта проста правакацыя супраць партыі, супраць нашай гісторыі і супраць самога Леніна», — заявіў Кулікоў СІА «Новосты».

Напярэдадні РМ паведамілі, што нядаўна паміж кіраўніцтвам КПРФ і крамлёўскай адміністрацыі была дасягнута дамоўленасць аб пахаванні цела правядыра ўжо да канца гэтага года. Згодна з гэтай дамоўленасцю, Ленін пакіне Маўзалеў і будзе пахаваны на адным з маскоўскіх могілак. Быццам сутнасць дамоўленасці зводзілася да наступнага: КПРФ не будзе выступаць супраць пахавання астанкаў Уладзіміра Ульянава, у абмен жа атрымае магчымасць ажыццявіць напярэдадні 90-годдзя Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі перадавыбарны «тур» з цэламі Леніна. Паводле гэтай інфармацыі, туну з муфцікаванымі астанкамі камуністам дазволілі б правесці праз усю краіну, з тым каб усё расіне змаглі ўшанаваць памяць правядыра рэвалюцыі і правесці яго ў апошні шлях.

Крыніца заўважыла, што афіцыйнае пахаванне цела Леніна хутчэй за ўсё адбудзецца 21 студзеня 2008 года — у дзень смерці правядыра. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, калі цела Леніна будзе пахавана, у Маўзалеі будзе арганізаваны музей Уладзіміра Ульянава.

ТАЙНА РАСКРЫТА БЛЭРА РАСКРЫТА

Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Тоні Блэр, які пачынае свой пост 27 чэрвеня пасля дзесяці гадоў работы на гэтай пасадзе, раскрыў тайну свайго палітычнага даўгаляцця і паспяхова кар'еры.

Актуальна

БЕЛАРУСЬ ЧАКАЕ TV-РЭВАЛЮЦЫЯ?

У Беларусі рэалізуецца Дзяржаўная праграма развіцця спадарожнікавага тэлевізійнага вясчання да 2010 года і Дзяржаўная праграма ўкаранення лічбавага тэлевізійнага і радыёвясчання да 2015 года. Беларускія ТБ стаць на парозе рэвалюцыйных пераўтварэнняў? Што такое спадарожнікавае беларускае тэлебачанне і чаго чакаць ад яго пераходу на «лічбу»? Аб гэтым у гутарцы з карэспандэнтам БЕЛТА расказаў намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь Аляксандр СЛАБАДЧУК.

Навошта каналам спадарожнік?

— У гэтым годзе ў нашай краіне плануецца вызначыць напрамкі спадарожнікавага вясчання і пералік праграм, прызначаных для трансляцыі праз сістэмы спадарожнікавага тэлебачання. Гэта будзе першым этапам рэалізацыі дзяржаўна-праграмы развіцця спадарожнікавага тэлебачання?

— Праграма разлічана на 4 гады, гэта значыць у дзяржаўным маштабе дваволь скарачэнная. Я не стаў бы дзяліць яе на этапы нават умоўна, таму што ўсе мерапрыемствы развіцця ачышчэння спадарожнікавага вясчання цесна ўзаемазвязаныя. Яго напрамак практычна вызначаны: з красавіка гэтага года ўсе кабельныя аператары заход-

няй часткі Расіі (ад Калінінграда да Урала), краін СНД і Еўропы, Блізкага Усходу і Паўночнай Афрыкі.

Не выключайце, што ў далейшым магчыма карэкціроўка напрамку вясчання. «Экспрэс-AM22» запушчаны на арбіту ў снежні 2003 года, гарантыйны тэрмін работы — 12 гадоў. Мы ж добра разумеем, што касмічныя і тэлевізійныя магчымасці ў плане ўдасканалення за названы перыяд будуць развівацца каласальнымі тэмпамі ў гэтай галіне. Таму нельга выключыць, што ў перспектыве ў нашай краіне можа з'явіцца яго айчыны аналаг або будзе выбраны для трансляцыі іншы спадарожнік ці аператар сувязі. Дарэчы, лідарам па колькасці нацыянальных спадарожнікавых сістэм сувязі з'яўляюцца ЗША (амаль 30 касмічных апаратаў), Японія (больш як 20), Расія (17,



Індыя і Кітай (па 9). Усяго на рынку спадарожнікавых тэлекамунікацый працуюць 58 аператараў 33 краін, якім належыць 88 сістэм спадарожнікавай сувязі. НДТРК, АНТ, СТБ маюць мабільныя станцыі спадарожнікавай сувязі, якія выкарыстоўваюць для вядзення сваіх прамых трансляцый. **(Заканчэнне на 5-й стар.)**

Парламенцкі дзённік

Савет Рэспублікі ўхваліў увядзенне дзвюхступеньчатай сістэмы адукацыі

На ўчарашнім пасяджэнні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу члены верхняй палаты парламента ўхвалілі праект Закона «Аб вышэйшай адукацыі», які ўводзіць у Беларусь дзвюхступеньчатую сістэму вышэйшай адукацыі.

Як адзначыў старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і гуманітарных пытаннях Анатоль Новіцаў, дакумент прадугледжвае ўсталяванне дзвюх ступеняў вышэйшай адукацыі. Першая ступень — падрыхтоўка дыпламаванага спецыяліста (тэрмін навучання на дзённай форме складае 4–5 гадоў). Другая — магістратура (тэрмін навучання складае 1–2 гады ў залежнасці ад спецыяльнасці).

Паводле слоў парламентарыя, для работы на падрыхтоўцы, у арганізацыі дастаткова будзе дыпламаванага спецыяліста, «які авалодаў фундаментальнымі і спецыяльнымі ведамі, навыкамі». Вучоба

ў магістратуры дазволіць выпрацаваць «навыкі навукова-даследчай працы, павысіць верагоднасць абароны кандыдацкай дысертацыі за час вучобы ў аспірантуры».

«Улічваючы, што ўводзіцца дзве ступені вышэйшай адукацыі, будзе і два дакументы аб вышэйшай адукацыі — дыплом спецыяліста і дыплом магістра. Прызнанне і вызначэнне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі Беларусі і іншых дзяржаў будзе ажыццяўляцца ў адпаведнасці з міжнароднымі дамоўкамі».

На ўчарашнім пасяджэнні быў таксама ўхвалены праект Закона «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь па пытанню ўмацавання адказнасці за злачынствы, звязаныя з карупцыяй». Дакумент прадугледжвае ўвядзенне больш жорсткіх пакаранняў за карупцыйныя злачынствы.

Сяргей КУЗНЯЦОЎ.

СПЯКОТА АТАКАВАЛА ПАЛІ

На гэтым тыдні аграном-насеннявод упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Пятрыкаўскага райаграсервісу і з болей у душы канстатавала: і тут спякота нарабіла вялікай бяды. Кіраўнік гаспадаркі Аляксандр Блінец пры аб'ездзе палёў са збожжавымі культурамі паказаў ёй, што выгарала 66 гектараў аўса, 66 — ячменю, 55 — яравой і зямляў пшаніцы. І калі ласка, тры намалоты іх склалі 656 тону, дык сёлета аб такой лічбе і марыць не даводзіцца. Праблема і ў тым, каб сабраць насенне для наступнай сяўбы.

Такое ж ці прыблізнае становішча і ў астатніх гаспадарках — «Запаветях Ільіна», «Конкавічах», «Палессе» і г.д., дзе на пясчаняе зямлі не праліваецца дажджы каля двух месяцаў запар. **(Заканчэнне на 7-й стар.)**

ОАО «Автоматрираль» (Продавец) совместно с КУП «Минский областной центр учета недвижимости»

проводят открытый аукцион по продаже производственной базы (здание административно-бытового корпуса площадью 262,0 кв.м, здание боксов для хранения машин — 623,0 кв.м, ж/б ограждение), расположенной в г. Бобруйске по ул. Урицкого, д.106а. Площадь земельного участка 0,4445 га. Начальная цена — 198000000 бел.рублей с НДС. Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «Белпромстройбанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, МФО 153001357, УНП 690324015. КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней с даты проведения аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 24.07.2007 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 23.07.2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 322.

Контактный телефон (8-017) 224-61-34. Наш сайт в Интернете: www.rft.by.

У ІЗРАІЛІ БУДУЦЬ «ПРАСВЕЧВАЦЬ» ПАСАЖЫРАЎ

Мытнае ўпраўленне аэропарту імя Бен-Гурыёна збіраецца набыць новы апарат, які будзе «прасвечваць» пасажыраў, якія прылятаюць у Ізраіль. Сканер, які стаіць ужо ў некалькіх аэропортах свету, працуе на ультрагавоўвай тэхналогіі і перадае на экран мытніка віртуальную карцінку пасажыра, якога правяраюць, без дотыку. Апарат, які каштуе 800 тысяч долараў, павінен дапамагчы больш эфектна змагацца з кантрабанднай зброй, наркотыкаў і грошай, вывазілішчы пасажыраў ад зневажальных вобшыкаў. Разам з гэтым мытнікі апасуюцца, што ўстаноўка сканера выкліча буру абурэнняў пасажыраў, які гэта ўжо і адбывалася. Лідары рэлігійных абшчыні і праваахоўныя арганізацыі выступілі супраць устаноўкі апарата. Апошнія выказваюць меркаванні, што здымкі агонельных пасажыраў могуць апынуцца ў Інтэрнэце.

БОЛЬШАСЦЬ РАСІЯН ПДТРЫМЛІВАЕ ПАДАТАК НА РАСКОШ

Большасць (75 %) расіянаў падтрымлівае ідэю ўвядзення ў краіне падатку на прадметы раскошы. Аб гэтым сведчаць даныя апытання, праведзенага Усерасійскім цэнтрам вывучэння грамадскай думкі (ЦВГД).

З заканадаўчай ініцыятывай аб дадатковым падатку-абкладанні нерухомасці, яхтак, зямельных участкаў коштам ад 15 млн рублёў і вышэй, а таксама прадметаў мастацтва даражэйшых за 300 тыс. рублёў, выступіла партыя «Справядлівая Расія», аднак адзінарцы такую прапанову не падтрымалі. Згодна з вынікамі даследавання, супраць увядзення падатку выступаюць толькі 28



Шклоўскі завод газетнай паперы: першая прадукцыя плануецца ў снежні

21 чэрвеня прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь Сяргей Сідорскі і прэм'ер-міністр Рэспублікі Карэлія Павел Чарноў наведалі ў Шклове будоўлю завода газетнай паперы.

Карэліскае прадпрыемства «Петрасаўдаскмас» паставіла для новага шклоўскага прадпрыемства машыны для вырабу паперы, а цяпер у гадоўным корпусе ідзе яе мантаж.

— Я быў у Шклове ў леташнім верасні, менш за год таму, і мяне як прафесіянала будаўніча ўразіла гадоўнасць, — сказаў журналістам Павел Чарноў. — За 9 месяцаў выкананыя вялікі аб'ём будаўніча-мантажныя работы. Мы хваляваліся, ці будзе гатовы фундамент пад мантаж тэхналагічнага абсталявання. А цяпер бачым, што аснова машыны ўжо стаіць, мантажаваная.

Кіраўнік ўрада Карэліі паведаміў, што 80 з лішкам працэнтаў абсталявання дастаўлена на пляцоўку ў Шклоў, а да верасня прыйдзе ўсё. — Далей пойдзе наладка — вельмі сур'ёзны і важны працэс, — зазначыў Чарноў. — Працуем, каб у снежні атрымаць першую прадукцыю. І маё такое ўражанне, што планы будучы выкананыя.

— Гэта вынік, якога можна дамагчыся толькі пры элажданай сумеснай працы беларускіх і карэліска спецыялістаў, — пракаментаваў Сяргей Сідорскі. — Я быў на шклоўскай будоўлі два тыдні таму і сёння зноў прыехаў з прэм'ер-міністрам Карэліі. Завод газетнай паперы — гэта аб'ект, які патрабуе самай пільнай і сур'ёзнай увагі. І гадоўнае, што мы сёння разам з Паўлам Чарновым прынілі шэраг сур'ёзных тэхнічных і інжынерных рашэнняў з тым, каб далей на гэтай будоўлі працавалі ўсе, каму належыць. Мы тут аб'ядналі будаўнічыя работы, мантажныя, цяпер прыступаем да аддзелачных і пускано-наладчальных. Гэтыя чатыры накірункі мы аб'ядналі ў адно цэлае. Гэта самы лепшы вынік, якога можна дасягнуць на такіх буйнамаштабных будоўлях па стварэнню новых высокатэхналагічных вытворчасцяў.

Кіраўнік беларускага ўрада выказаў сваю ўпэўненасць у тым, што будаўніцтва Шклоўскага завода газетнай паперы ідзе ў правільным кірунку: будаўніцтвам цяпер важна завяршыць работы з тым, каб на пляцоўку прыйшлі тэхнічныя работнікі, спецыялісты ў справе вырабу паперы.

— Так, у мінімум верасні мы разам з Паўлам Чарновым разгледзілі тут фундамент, а цяпер ёсць завод, дзе ўжо фасады фарбуюць, і гэта добры вынік, — сказаў Сяргей Сідорскі. — Мы яго дасягнем, бо прымаем верныя, інжынерна ўзважаныя тэхнічныя рашэнні, нам гэта ўдаецца. Мы хочам дамагчыся ажыццэўлення наменчальных планаў.

Павел Чарноў гаварыў у Шклове і пра перспектывы супрацоўніцтва Беларусі і Карэліі.

— Шклоўскі завод — гэта наша першае дасягненне ў Беларусі, і ад выніку будзе залежаць далейшае супрацоўніцтва, — заявіў прэм'ер-міністр Карэліі. — Мы сёння з Сяргеем Сідорскім разгледзілі і наступны этап: мадэрнізацыю старых цэлюлозна-папяровых фабрык. Са свайго боку мы прыкладзём усе намаганні, каб гэтыя тэндэры выйгравалі нашы мантажнікі. Таму, я мяркую, мы прыйшлі ў Беларусь на доўгія гады.

Ілона ІВАНОВА, Шклоўскі раён.

Звязда-90: адваротны адлік

Карыснае выданне для ўдумлівага чытача

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па грашова-крэдытнай палітыцы і банкаўскай дзейнасці Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, член камісіі па бюджэту Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі Іван МЫЦЬКО:

— Са «Звяздой» я сябраую ўжо не першы год. За гэты час у мяне складалася ўяўленне аб газеце як аб сапідным народным выданні не па назве, а па зместу. «Звязда» заўсёды, як мне здаецца, імкнулася і імкнецца здаць інтарэсамі сваіх чытачоў, загада прадбаччы і інтарэс да пазіўных тэм, часоасова адказваць на іх верагодныя пытанні, падтрымліваць пошук чытачамі кваліфікаваных тлумачэнняў розных жаццёвых з'яў і фактаў.

Мне падабаюць аператыўнасць і інфармацыйная насычанасць вашага выдання. Традыцыйна амаль кожны нумар газеты змяшчае шмат цікавай і рэзультатнай інфармацыі для роздму.

Я даўно заўважаю, што часта аператыўныя звесткі, надрукаваныя ў вас, потым на тую ж тэму праз дзень-два з'яўляюцца ў іншых сродках масавай інфармацыі. Яшчэ я прыкмеціў, што нярэдка звяздоўскі інфармацыйны прадукт становіцца факталічнай асновай для іншых выданняў для грунтоўных публікацый.

Несумненнай перавагай «Звязды», на мой погляд, з'яўляецца і тое, што яе журналісты прытрымліваюцца прынцыпу даваць розныя пункты погляду на адну і тую ж з'яву ў важным падаўю. У прыватнасці, мне падабалася, як «Звязда» асвятляла праблематыку будаўніцтва Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Прадмет дыс-

кусій для мяне добра знаёмы і цікавы, я ўважліва сачу за публікацыямі па гэтай тэматыцы.

У год вашага юбілею жадаю, каб на старонках «Звязды» чытачы заўсёды знаходзілі цікавыя і карысныя публікацыі.

Ляанід ТУГАРЫН.

МЗС БЕЛАРУСІ ЛІЧЫЦЬ НЕДАЛЬНАБАЧНЫМ КРОКАМ РАШЭННЕ ЕЎРАСАЮЗА АБ АДМЕНЕ ДЛЯ БЕЛАРУСІ ПРЭФЭРЭНЦЫЙ ЕС

«У Рэспубліцы Беларусь з неразуменнем ўспрынялі ўвядзенне Еўрапейскім саюзам 21 чэрвеня 2007 года ў сілу прынятага Саветам ЕС 20 снежня 2006 года рашэння аб часовым прыпыненні адносна Беларусі дзеяння Аб'яднанай сістэмы гандлёвых прэферэнцый (АСП) ЕС», — гаворыцца ў заяве прэс-службы МЗС Беларусі.

«Гэты недалянабачны крок ЕС адносна свайго непастрэднага суседа з'яўляецца, перш за ўсё, інтарэсы простых беларускіх грамадзян і разыходзіцца з дэклараванай Еўрасоюмам гадоўнасцю аказваць «дапамогу ў павышэнні іх узроўню жыцця». Увёўшы згаданае рашэнне ў сілу, Еўрасоюм пакінуў без увагі спадзяванні радавых членаў прафесійных саюзаў на беларускіх прадпрыемствах, якія вырабляюць экспартную ў ЕС прадукцыю», — падкрэслілі ў знешнепалітычным ведамстве.

Беларусь наладзіла плённы дыялог з Міжнароднай арганізацыяй працы (МАП), зрабіла шэраг канкрэтных практычных крокаў у адпаведнасці з рэкамендацыямі МАП. Беларусь і МАП прадаўжаюць на гэтым напрамку актыўную сумесную работу. «Не ўзімаючы пытанне аб якіх-небудзь санкцыйных дзеяннях адносна Беларусі, МАП тым часам дае зразумелы сігнал сваім дзяржавам — членам іх арганізацыяў аб непрадукцыйнасці санкцыйных мераў для забеспячэння працоўнай сілы», — лічаць прадстаўнікі беларускага МЗС.

«Беларусь расцэньвае рашэнне ЕС як часовае і рэзультатнае, што аб'ектыўна неабходнае ў наладжванні і развіцці дэтарасудскага супрацоўніцтва з Беларуссю стымулоу Еўрасоюм да яго больш хутка пераглядку і адмены», — падкрэслілі ў знешнепалітычным ведамстве нашай краіны.

БЕЛТА.

Ліст у рэдакцыю

ПРАПОЛКА БУРАКОЎ — ФІНАНСАВАЯ ДАПАМОГА ДЛЯ ШКОЛЫ...

«Паважанае рэдакцыя! Надаўна я наведваў сваіх сявакоў і сяброў у Дохшыцкім раёне. А падставай з'яўляецца ў газету стала сітуацыя, якая мяне, напрыклад, збівіла з панур'я. Кіраўніцтва Погргішчанскай сярэдняй школы па дамовах з мясцовым саўгасам узялося вырошчваць буркі. Школе перадалі 170 з лішкам радкоў буркаў, кожны працэнтасцо больш як 500 метраў. Кіраўніцтва школы размеркавала іх наступным чынам: за тэхнічнымі работнікамі замацавалі па 4 радкі, за настаўнікамі — па 2 радкі, а вучнямі 8—10 класаў дасталася па 3 радкі. Дзеціям праполка буркаў будзе залічана замест практыкі, якую яны павінны праходзіць у школе. Мне здаецца, што дзеці павінны знаходзіцца на гэтай працы, як і на практыцы, не больш за 4 гадзіны, ці я памыляюся? У такім разе колькі ж дзён ім трэба правесці ў полі, каб прапалоць свае ўчасткі? Для дарослых была ўстапоўнена норма 1 радок у дзень. А будзе ж яшчэ і другая праполка, і трэцяя. А затым трэба будзе сабраць ураджай і здаць яго саўгасу. Бацькі сваім дзеціам дапамагчы не могуць, паколькі самі ўзялі ў саўгасе буркі, каб гаспадарка выдзеліла ім соткі для сенакоса. Каровы ёсць амаль што ва ўсіх сем'ях, і бацькі, у сваю чаргу, спадзяваюцца на дапамогу дзяцей. Кіраўніцтва школы не ўгадзіла з бацькамі сваё рашэнне, а цяпер і бацькі, і дзеці бацця скажаць што-небудзь супраць. Старшакласнікам трэба скончыць школу, да таго ж у многіх ёсць яшчэ малодзіяя сестры і браты. І ім таксама трэба вучыцца. Дзеціям крыўдна яшчэ і ад несправядлівасці: ім неазаумела, чаму настаўнікам, чый водпуск па працэнтасці мала ў чым саступае летнім канікулам, буркаў для праполкі выдзелілі менш, чым вучнямі. Дзеці ж таксама жадаюць адпачыць. Кажуць, што заробленыя на праполцы буркаў грошы пойдучы ў фонд школы. Але дзеціам, напрыклад, казалі сабраць грошы на фіранкі. Няўжо ж яны не заробяць за лета на папку ў клас фіранак? Маё прашэнне прашу не называць, каб у школе не вылічылі, чый сваяк паскардзіўся ў газету».

Прызнаемся, што часцей за ўсё пытанні, звязаныя з прыцягненнем школьнікаў да сельгасработ, паступаюць у рэдакцыю восенню, калі ў краіне ідзе масавая ўборка ўраджая. Прычым у апошнія гады паток такіх скаргаў паступова змяншаўся.

Каб правяршыць выкладзеную ў лісце інфармацыю, мы звярнуліся ў Дохшыцкі раённы аддзел адукацыі. Там нас запэўнілі, што рашэнне аб заключэнні з саўгасам дагавора прымалася на педагагічным савеце, прычым меркаванне бацькоў таксама ўлічалася. Кожнаму школьніку было выдзелена па 2—3 радкі буркаў, настаўнікам — па 2 радкі, а тэхнічным работнікам — па 6 радкоў. Для першай праполкі, якой папярэднічала хімапрацоўка, спатрабіліся 2—3 дні. Мяркуюцца, што восенню школа атрымае за буркі 4—4,5 мільёна рублёў. Для навуцальнай устаноўы гэта добрая фінансавая дапамога.

Журналіста «Звязды» прасілі гэту тэму на старонках газеты не абвастраць. Маўляў, праца на сельгаспалетках для вясковых дзяцей — звычайная справа. Прычым ад такога супрацоўніцтва вядоўчаная карысць і саўгасу, якому патрабная рабочая рукі, і школе. Вось толькі пра інтарэсы дзяцей — ніводнага слова. Кожную восень вясковыя дзеці працуюць на ўборцы бульбы і морквы, вясной — на ўборцы камячэў. Пры гэтым вучэбную праграму нікто для сельскіх школьнікаў не скарачае, і засваёваць яе нярэдка прыходзіцца «аглопам».

Бясспрэчна, любому дзіцяці — як гарадскому, так і вясковаму — трэба з дзіцяцітва прывіваць навік працы. У той жа час кожная праца павінна аплывацца, каб дзіця з маленства ведала, якіх намаганняў каштуе капейчына, заробленая ўласнымі рукамі. У сітуацыі, выкладзенай у лісце, дзеці працуюць добраахвотна-прымусова. І дзеціам, і іх бацькам вельмі цяжка быць «у апашыці» і да дырэктркі школы, і да кіраўніцтва гаспадаркі, у якой яны працуюць, хоць бацькі маюць права не адтужкаць сваё дзіця на сельгасработы. Гэта пытанне рэгулюецца Пастаянай Савета Міністраў «Аб удзеле неаўналетніх навуцнаў у сельгасгаспадарчых работах». Да таго ж калі ўзв'язчы педагагічны аспект, то таксама атрымаецца адмоўны эфект, які можна было б папярэдзіць: нормы праполкі для дзяцей вельмі высокія былі ўстапоўніваць чароўна, чым для іх настаўнікаў. Дарчы, сваім бацькам таксама ж трэба дапамагчы.

Застаецца толькі дадаць, што працягласць працоўнага часу для навуцнаўца ў ўзросце ад 14 да 16 гадоў не можа перавышаць 4 гадзін, а ў ўзросце ад 16 да 18 гадоў — 6 гадзін у дзень. Забараняецца праца навуцнаўцаў у неспрыяльных метэаралагічных умовах (апады, тэмпературы паветра ніжэй плюс 10 ці вышэй 25 градусаў па Цэльсіус). У выпадку знаходжання месца працы на адлегласці больш за 2 кіламетры ад месца вучобы ці прахажвання навуцнаўца гаспадарка павінна забяспечваць апошніх транспартам.

Надзея НІКАЛЕВА.

Глыбінка

На радзіме Януковічаў

У рускай мове ёсць імя Іоанн. Гэта, відаць, яшчэ з часоў біблійнасці. Але ў беларускай мове гэта імя гучыць зусім інакш. Прычым адметнасцю беларускай мовы з'яўляецца тое, што чалавек, ч мужчыну альбо жанчыну — няважна, у вёсцы называлі па-рознаму, у адпаведнасці з яго ўзростам. Дык вось, да Іоанна. Калі нараджаўся малечка і ў царкве яго хрысцілі пад такім імем, то для блізкіх становіўся ён Яніцкам. Потым, перайшоўшы ўжо ў пастуховы ўзрост, набываў новае аблічча ў найменні — Янук. А калі выходзіў у кавалеры — Янка. Калі жаніў свайго сына ці аддаваў замуж дачку — яго ўжо паважліва звалі Янчу. Ну, а на старасці дзядзька больш паважліва — Янчуш.

Такія сваёсасліва градацця, на мой погляд, дазваляла вясцоўцам не блытацца ў імянах. Янчуш, ага, гэта той, хто сядзіць на прызе і грэе на сонцы свае старыя косці. А Янка ўчора на вечарынах карагодзіў суседскаму Ганусю, якая ў царкве запісаная як Евгенья.

Але, прабачце, гэта проста, як казаў адзін з маіх першых настаўнікаў у журналістыцы, заплека. Размова пойдзе зусім пра інакш. Вярталіся на машыне з Глыбокага ў Паставы — тут успомнілася: недзе недалёка, у Дохшыцкім раёне ёсць вёска Янкі. Там не быў, але пра гэту вёску пісалі шмат і ў беларускай, але асабліва ў ўкраінскай прэсе. Вясцоўцы, якія асвоілі новыя месцы, называлі сябе самі. Ну, вось так і атрымалася. «Янкі» — маўляў мя янчы не старыя, а гошкі, маладзёны. Адсюль потым і пайшоў прозвішча — Янучовыч. З Янучоў — дык і Янучовычы.

Справа ў тым, што гэта вёска — радзіма цяперашняга выбітнага палітычнага дзеяча ва Украіне Віктара Янучовіча. Адсюль яшчэ Янучоў дзядуля паехаў на заробкі ў данецкія шахты, там і застаўся.

Папрасіў вадзіцеля, каб той крыху адхіліўся ад маршруту, я здынуў у гэту вёску. Відаць, вадзіцель доўга ўспамінаў мяне по-тым надобным словам. Дарогі той было кіламетраў дзесяць. Але

КОЖНАЯ СУСТРЭЧА — МАЛЕНЬКАЕ СВЯТА...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Збягаючы наперад, скажам, што «бярэзінская сустрэча» атрымалася цёплай і шчырай. Але першым пунктам у маршруце падліснога марафону ўсё ж значыцца Чэрвень.

Чэрвень: лес і людзі

Зала пасяджэнняў Чэрвеньскага леспрагмаса аказалася хоць і не вялікай па памерах, але затое поўнай, а ў вачы прысутных чыталася не лянывая абьяквасць («Давайце ўжо, раскажывайце, як там касмічныя караблі барозняць прасторы Вялікага тэатра»), а шчырая зацікаўленасць — што за газета? Забачыў аб тым, што такое «Звязда», нам дапамагілі пастаянныя падлісчыкі. Скажам, гадоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы Чэрвеньскага райвыканкама Ганна Аўласенка прызналася, што калі па рабоце ёй патрабныя нейкія афіцыйныя дакументы — указы, паставоны, дэкрэты, — то найперш яна гартае «Звязду», бо тут усё інфармацыя будзе поўнай і аператыўнай. «Нават адзіўнае часам, як гэта вы пастываеце такія вялікія тэксты, ды яшчэ са спецыфічнай лексікай, хутка і якасна перакласці на беларускую мову — так, што ўсё зразумела», — пахваліла нас Ганна Міхайлаўна. Асабліва адзначыла рубрыку «Алэ, народ на провадзе» і поўную карыснасць парадаў «Хатнюю энцыклапедыю». І іншым параіла пагартаць свежы нумар — хоць бы паглядзець, вырашыць для сябе, ці падгабаецца.

Адзін з мужчын якрэз уважліва разглядаў старонкі «Звязды». Строга спытаўся, колькі разоў выходзіць, ці друкуе тэлепраграму — «а вось каб знайсці газету, якая не друкуе, бо я ўсё адно тэлевізар не гляджу...». І нечаканна... кінуў паптаркам: падлісчыкай! Адрэза на шосьць месяцаў! «Супрацоўнікі пошты ўжо ведаюць, — растлумачыў пазней наш новы чытач, начальнік аддзела маркетынгу Чэрвеньскага леспрагмаса Мікалай Лонскі, — я стараюся вылісваць некалькі розных газет, каб быць, як кажучы, у курсе. «Звязду» раней не чытаў, але зараз вырашыў — а чаму б і не паспрабаваць, гэта шосьці новае для мяне, ды яшчэ на беларускай мове». Відаш, у знак удзячнасці за такую радушнасць фартуна падкінула Мікалаю Аляксандравічу адрэзу некалькі падкінула Мікалаю Аляксандравічу адрэзу некалькі падкінуў супрацоўніцтва ў «Звяздоўскай» вытарныне. Натхніўшыся гэтым прыкладам, аформіла падліску на месцы і ганаровы лясавод Аляксандра Краснагр (а мы пакінулі ёй, як адной з пераможцаў вытарыны, фірменны кубачак з сімволікай «Звязды» — для смачнай гарбаты і добрых успамінаў).

«Вы, калі ласка, пішыце больш пра праблемы малых гарадоў і жыццё рэгіёнаў», — папрасу ў развітанне намеснік дырэктара Чэрвеньскага леспрагмаса па кадрах і ідэалагічнай рабоце Сяргей Хомчык. — У нас, напрыклад, многа тэм, асабліва моладзё, жыве ў Чэрвені, а працуе ў сталіцы, а пры зручным выпадку і жыць туды перабяраюцца. А трэба ж неяк «падняць» малых гарады і затрымаць у іх людзей, інакш не будзе тут каму працаваць».

Прынамсі, адзін з нашых дадаткаў, «Мясцовыя самаіраванні», якрэз і асвятляе гэту тэму ў ліку іншых мясцовых праблем, так што шануюнаму Сяргею Аляксеевічу, калі ён не забудзецца падліска, будзе што чытаць, а можа, карэспандэнты «Звязды» дапамогуць у яго знайсці найлепшае выйсце ў той ці іншай сітуацыі.

Беразінэ: кветкі і вершы

...Мы, натуральна, ведалі, што ў Беразінэ нашых падлісчыкаў шмат, але нават не здагадаліся пра існуюча аднасна і аднаснасць. Калі стала вядома пра сустрэчу, якія наладзілі ў актывай зале райвыканкама, людзі не пашкадалі ні сіл, ні часу, каб трапіць на спатканне са звяздоўцамі. Напрыклад, наша даўняня прыхільніца, старэйшая падлісчыца і сяброўка Ніна Мацвееўна Бурко, якая ў Бярэзінскім раёне чалавек вядомы і паважаны — як ні-які, цяпер старшыня таварыства інваліды, — не толькі сама прыехала, але прывезла з вёскі Каплянцы цэлую дэлегацыю: Таісу Івануўну Міклу, Марыю Міхайлаўну Баранаву, Ніну Івануўну Шкуталу. Яшчэ адна даўняня падлісчыца, спадарыня Вяргейчык, нягледзячы на ўзрост



Падчас сустрэчы нашым падлісчыкам было цікава не толькі паслухаць звяздоўцаў, але і пачытаць свежы нумар.

(яна — яшчэ з «ваеннага» пакалення, 1943 года нараджэння) і занята-тасць, таксама кінула грады і перададзела на велаіспедзе 4 км ад вёскі Трасцянка да горада. І гэта пры тым, што час ва ўсіх сэнсах гарачы, — трэба і гарод паліваць, і жыўблү даглядзець, і калардскіх жукоў у бульбе знішчыць... «А нічога за адзін дзень з тымі жукамі не здарыцца», — весела адмахнуліся прыгожыя, па-святочнаму апунаўчаныя жанчыны. — Затое са звяздоўцамі пабачымся!» З такой радасцю нам уручылі шыкоўны букет кветак, а колькі добрых слоў гаварылі — усіх не прыгадаць.

Бібліятэкар, спадарыня Круталевіч, падрыгавала пра «Звязду» цэлую хатнюю прамову: «Ваша газета для нас — гэта акеца ў свят. Для бібліятэкі і асабіста для мяне «Звязда» — газета дня, многія чытачы таксама першай справай прасяць пагартаць менавіта падліску «Звязды». Дзякуй, што не здрадкваеце роднай мове, што прапануеце рубрыкі на абсалютна розны густ, конкурсы для ўсіх жадаючых». Дарчы, менавіта з падчы Тамары Круталевіч у нас актыўна ідзе конкурс тэматычных — антыалагалічных — прыпевак. Прыемна было даведацца, што бярэзінцы выкарыстоўваюць многія «звяздоўскія» матэрыялы ў сваёй

Людзі зацікавіліся, загаманілі. Праўда, пераважна па-рускі. І мы прыгадалі выпадак, які адбыўся якрэз на Магілёўшчыне. Калі вольнага часу паміж пераездамі практычна няма — што звычайна і атрымліваецца, — «перакусы» робяцца ў аўральным рэжыме проста ля дарогі. Тым больш, у той раз звяздоўцы ўбачылі не месца, а сучасную казку: лавачкі, домікі, нават арлы для дзяцей, ды ўсё яшчэ па-май-стэрска размалявана і ўпрыгожана выплыванымі з дрэва карункамі. Пакуль разглядалі, прыехаў супрацоўнік мясцовага лясніцтва — і на захапленні журналістаў з гонарам адзначыў — так, наша праца! Вырашылі яго сфатаграфавач на памяць: ля шыльдчыка з назвай лясніцтва. І ўсё бо не б добра, калі б... На шыльдчы і назва, і кантакты лясніцтва былі напісаны на па-рускі: «директор такой-то».

— А чаму не на беларускай? — здзівіліся звяздоўцы.

— Ну-у... — зямляў чалавек, — вось будзе па дарозе амець расіяны, яны прыемна будзе прачытаць. Мы вывелі лагічную высноўку: каб будзе ёсць па



Выступае загадчыца Бярэзінскай раённай бібліятэкі Тамара КРУТАЛЕВІЧ.

працы — на занятках у гуртках і сацыяльных праграмах «Урокі дабрывіні», «Дзядуцяна ў эпоху рызык» і г.д. Адзін з пераможцаў у «Звяздоўскай» конкурсе, юрыст Валерый Амельчанка, калі даведаўся, што «Звязда» сьвіета адзначна 90-годдзе, расказаў, што ў яго ёсць верш, прысьвечаны газеце. Праўда, раскажываўшыся, дакладна радкі не прыгадаў, але абяцаў да-слаць па пошце — з пажаданням усіх даброт.

Як пацвердзіла крыху пазней начальніца Бярэзінскага вузла сувязі Раіса Данілаўна Карканца, у раёне ўжо больш за 190 чалавек падліскаліся на газету, ды яшчэ з дзесяткай прадпрыемстваў, устаноў. «Звязду» ахвотна вылісваюць і самі беразінцы, так і на мясцовых аддзельчых сувязі — Яшчыцы, Плагост і іншых. Пастаянны падлісчыкаў паштальёны даўно ведаюць пайменна — спадар Комар з Беразінэ, спадар Дубовіч з вёскі Арэшкавічы, спадар Лясуш з Каляменскага Баска, спадарыня Данілушка, Вяргейчык... Мы спадзяёмся яшчэ не раз сустрэцца з усімі імі — як на старонках газеты, так і падчас камандзіровак.

Пасля таго, як гэтая гісторыя была расказана, дарчы, да нас падыходзілі людзі, і не толькі дзякавалі (на беларускай), але нават расказвалі нейкія баечкі для рубрыкі «Алэ, народ на провадзе!» Так што, мяркуючы, і чытаць, і думачь па-беларускаму ў Магілёве ёсць каму, і нашы новыя сябры там знойдуцца.

Напрыканцы дня нам удалося праісці па гарадзе і «адкрыць» для сябе Магілёў больш шырока. Усім, хто яшчэ не быў, абавязкова раім зазірнуць у на Плошчу зорак з постаццю Зорніка (прывітанне магілёўцаў ад мінскага скульптара Уладзіміра Жбанова), і да старажытнага касцёла, і на цалкам свеё шахоўную вуліцу Ленінскую — сваёсасліва «маленкі Арбат».

Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. А нам выпадала зранку зноў адпраўляцца ў дарогу...

Віктарыя ЦЕЛЯШУК, Валяціна ДОУНАС, Сяргей ПРОТАС, Фота Марыі ЖЫЛІНСКАЙ.

Извещение о проведении торгов 25 июля 2007 года

Открытое акционерное общество "МАПИД" (Продавец) совместно с УП "Минский городской центр недвижимости" (Организатор аукциона) проводят открытый аукцион по продаже квартир без отделки в доме № 49 по ул. Притыцкого в г. Минске

№ этажа	Наименование объекта		Площадь, кв.м		Начальная цена, руб.	Размер задатка, руб.		
	№ квартиры	количество комнат	общая	жилая				
1	1	4	1	1	90,9	58,1	172 710 000	17 271 000
2	2	1	1	1	42,2	20,0	80 180 000	8 018 000
3	3	4	1	1	100,5	68,9	190 950 000	19 095 000
4	4	3	2	1	77,7	45,0	1	

НАШ



«БАБРУЙСКАГРАМАШ»

«Бабруйскаграмаш» будаваўся для Саюза, але знайшоў сваё месца і пасля яго знікнення. Ды яшчэ з якой прадукцыяй! Не з самалётамі ці камп'ютарамі, а са звычайнай прычэпнай сельгастэхнікай. Воджукі аб ёй — выдатныя, ідзе нарасхват.

Юген Палікарпавіч Пахліка — з залатога фонду дырэктара. Такія, як ён, заставалі ад рабаўніцтва прадпрыемстваў, якія на працягу апошніх гадоў кармілі не адну тысячу працоўных. Гэта яны працавалі ў незвычайна цяжкіх умовах «пераходнага перыяду» не здабываючы для сябе аніякіх выгод. Дзяржаўцамі яны засталіся і зараз, бо ў развіцці вытворчасці клопаюцца перш за ўсё інтарэсамі краіны.

Успомнім пару абсалютнага безграшоўя: кожны быў павінен кожнаму, і кожны быў жабраком. Кіраўніцтва прадпрыемства адшуквала самыя неверагодныя, шматхадавыя схемы ўзаемазалежнага па продажы машынаў. І прадавала. Каб і тады адступілі, змянілі профіль вытворчасці (што настойліва нам прапаноўвалі звернуць), дзе б мы сёння былі?

Як толькі жыццё паспакайне-ла, з'явілася самазаспакоенасць. Маўляў, глядзім жа, рынкі ёсць. Але такая пазіцыя — памылковая.

Нават пры тых складаных умовах, у якіх апынуліся вытворцы краіны ў сувязі з падаражэннем энерганосбітаў, на «Бабруйскаграмашы» марачы аб перспектыве. Дарчы, сам раклад выйсця з цяжкай сітуацыі гаворыць аб тым, што прадпрыемства мае запас тры валасы і ў зносінах з інвестарамі можа выступіць як надзейны партнёр. Аб гэтым красамойна сведчаць і лічбы. Уздольная вага энерганосбітаў у сабекошце прадукцыі, выкліканая іх падаражэннем, павялічылася да канца года на 0,3 працента. Гэты рост можна было б кампенсавачы і цаной на прадукцыю, аднак прадпрыемствам былі распрацаваны і ўзгоднены з міністэрствам механізмы, якія дазваляць пазбегнуць інфляцыі. Не перакладзены на спажывацкае кошт у 1,016 млрд рублёў будзе кампенсаваны за кошт унутраных рэзерваў. У прыватнасці за кошт зніжэння праца-, энерга- і металаёмкасці прадукцыі, павелічэння выразу прадукцыі з рознага заканадаўчага зачэпкі. Але ў рэшце рэшт замест саюзнага рэгулявання і рынку апынуліся сам-насам з беларускімі

гінчых навінак. Правільнасць выбранага курсу пацвярджаюць і выніковыя лічбы працы ў першым квартале. Знешне-гандлёвае сальда павялічылася ў 12 мільёнаў долараў адносна запланаванага, рэнтабельнасць рэалізаванай прадукцыі склала 10 працентаў, інвестыцыі ў асноўны капітал у 1,56 раза перавысілі запланаваныя. І гэта пры тым, што за год працуе ў асноўным на ім партным метале і камплектуемых, у рэальных умовах сучаснай эканомікі, вырашае сацыяльныя пытанні калектыву і горада.

Дырэктар на прадпрыемстве застаецца цяжка: увесь час у палёце. У прамым сэнсе. Наводзіць «масты» з Расіяй, партнёрамі з іншых краін. Лічыць задачу маркетынгу галоўнай і сам з'яўляецца галоўным маркетологам. Дырэктарскі ўзровень дазваляе яму ўступаць у кантакты з тымі асобамі, якія вырашаюць. Таму поспехі ад вандровак відэа- і аўдыа-рэкламы аб'ёмны экспарт растуць, за мяжой ствараюцца сумесныя прадпрыемствы.

— Юген Палікарпавіч, Татарыя, з якой вы толькі вярнуліся, бадай, самыя зможныя краіны Расіі. Навошта там вашы сельгастэхнічны?

— Пачну з Беларусі. Нам вядома, што некаторыя «канкурэнты» імкунца тут выбраць машыны, падобныя на нашы. Гэта ад безвыходнасці, ад жагання сарваць куш. Дзіва, але гаспадаркі купляюць гэты нізкаясную, але даруючы тэхніку.

— Відэа- і аўдыа-рэклама не нацыянальны, а сабісты інтарэс?

— То не наша справа. Я хацеў звярнуць увагу на іншае: у Расіі шукаюць якасную тэхніку для сельгаспраб. І хто б ні займаўся там падробкамі, яму гэтай не удалося. У Екацярынбургу даверлівы справу стварэння прэс-падборшчыка абароншчыкам. Не атрымалася. Кожная вы-

творчасць мае свае тонкасці. Што ж датычыцца Расіі, то на самроч там багацце кулка. Большасць насельніцтва — гэта бедныя людзі. Перад уладай стаіць задача павысіць узровень іх жыцця, не дапусціць беспрацоўя, даць сродкі для існавання. Кіраўніцтва Татарыі адчувае сваю адказнасць перад народам і робіць усё для таго, каб заняць людзей. У тым ліку і ў сельскай гаспадарцы. Наша прапанова стварыць сумеснае прадпрыемства па зборы сельгастэхнічнай была сустрэта прыхільна. Зразумела, што мясцовае спецыялісты ведаюць рынак і судносныя цаны і якасці замежных узоры тэхнікі. Мы ў гэтых паказ-



Юген Палікарпавіч Пахліка, дырэктар «Бабруйскаграмашы».

чыка на вышыні, таму з намі і пасябравалі. Перад тым я пабыў у Краснадарскім краі, Цюмені, іншых рэгіёнах Расіі і былога Саюза. І ўсюды ўдалося дамовіцца калі не аб сумеснай дзейнасці па вытворчасці, то аб продажы нашай тэхнікі — дакладна. Адам належнае і прадстаўнікам нашай краіны ў гэтых рэгіёнах. Яны шмат спрыяюць добрай справе. Экспансія, наступальнае палітыкі — вось чаго не хапае сёння нашым вытворцам. І бачанні перспектывы. Жыццё ды-

ИЗДЕЛИЯ «БАБРУЙСКАГРАМАШ»

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

- Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-6
- Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-6Ш
- Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-8
- Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11
- Машина для внесения твердых органических удобрений ПРТ-7А
- Машина для внесения твердых органических удобрений МТТ-9
- Машина для внесения твердых органических удобрений МТУ-13

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

- Рассеиватель минеральных удобрений РУ-1000
- Рассеиватель минеральных удобрений РУ-1600
- Рассеиватель минеральных удобрений РУ-3000
- Машина для внесения твердых минеральных удобрений МТТ-4У
- Машина для внесения жидких минеральных удобрений АГЖ-12
- Машина для внесения жидких минеральных удобрений МШХ-9

МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ

- Косилка дисковая навесная КДН-210
- Косилка дисковая навесная КДН-310
- Косилка-плющилка полуприцепная КПП-3,1
- Грабли-ворошилка роторные ГВР-420
- Грабли-ворошилка роторные ГВР-630
- Грабли роторные ГР-700 «Каскад»
- Пресс-подборщик рулонный безременный ПРФ-110
- Пресс-подборщик рулонный безременный ПРФ-145
- Пресс-подборщик рулонный безременный ПРФ-180
- Пресс-подборщик рулонный многоцелевой ПРМ-150
- Пресс-подборщик тюковый ПТ-165
- Пресс-подборщик рулонный ремённый ПРЛ-150
- Транспортировщик рулонов ТП-10

- Обмотчик рулонов ОР-1
- Упакщик силосно-сенной массы УСМ-1
- Полурицеп специальный ПС-30
- Полурицеп специальный ПС-45
- Полурицеп специальный ПС-60
- Измельчитель рулонов корма ИРК-145
- Кормораздатчик КРФ-10
- Раздатчик-смеситель кормов РСК-12 «БелМикс»

КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

- Комплекс «Кокон»
- Комплекс «Пульсар»
- Комплекс «Кашалот»

ПРИЦЕПНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

- Полурицеп самосвальный ПСТ-6
- Полурицеп самосвальный ПСТ-9
- Полурицеп самосвальный ПСТ-12
- Полурицеп самосвальный ПСТБ-6
- Полурицеп самосвальный ПСТБ-12
- Прицеп самосвальный ПСТБ-17
- Полурицеп специальный ПС-30
- Полурицеп специальный ПС-45
- Полурицеп специальный ПС-60
- Транспортировщик рулонов ТП-10
- Полурицеп лесотранспортный ПЛВ-9М

МАШИНЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ РУЛОННОЙ УБОРКИ ЛЬНА

- Всплыватель лент льна В-1
- Оборачиватель лент льна ОД-1
- Оборачиватель лент льна ОД-140 «Долгунец»
- Пресс-подборщик рулонный безременный с приспособлением для уборки льна ПРФ-110Л
- Пресс-подборщик рулонный ремённый ПРЛ-150

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Прицеп к легковому автомобилю ТОМ-650
- Тележка ручная ТР-150
- Механизм трансформации мягкой мебели
- Комплект школьной мебели
- Набор садовой мебели
- Мангал
- Геливодонагреватель
- Мебельная фурнитура

рктарта ўжо ніколі не будзе спакойным. На выбрае аднаго віду прадукцыі ўжо не выдзеляе кожнае б эканамічнае ці палітычнае надвор'е і не усталявалася.

— Кажуць, што завод «дарос» да вытворчасці сельгастэхніцы з камп'ютарным кіраваннем.

— Мы вырабляем раздатчык кармавых сумесяў, які працуе за заваладзенай праграме. Дагатавае выбраць рацыён кармлення жывёлы, загрузіць у аграгат зыходныя кампаненты, а іх даіраваць і падача будучы ажыццёўны аўтаматычна.

— Але пра такую тэхніку, відаць, спажываць не ведаюць?

— Хто чым цікавіцца. На тое і выставы...

— Кажуць, што вы стварылі самы магутны прычоп для самапагрузкі і транспартаваць з поля шматгавай рулонна з саломавай?

— Калі «Джон Дзір» і сапраўды трактар, то шчасце дэсят тэм яму па сіле... На падмуку назва-пашанага вопыту трэба шукаць і засвоіць новыя віды прадукцыі, той, якая будзе запатрабавана на замежных рынках заўтра.

— Лёгка сказаць. Не збіраецеся ж вы перайсці на выраб легкавых аўто?

— Зразумела, не. Наш вопыт можа быць задыянаваны ў стварэнні іншых машын. Зараз шмат увагі надаецца экалогіі, чысціні ака-

лячача асяроддзя. Швецыя і іншыя заходныя краіны ўжо маюць вопыт па ўтылізацыі цвёрдых бытавых адходаў шляхам іх прасавання і захоўвання ў поліэтыленавыя упакоўкі. Такі падыход дазваляе значна зменшыць (калі не выключыць) забруджанне вады і глебы. Зараз мы з прадстаўніцтвамі фірмы з Санкт-Пецярбурга прапрацоўваем магчымасць стварэння мабільных комплексаў, якія б працавалі па згаданай тэхналогіі. Запрашаем да інвестыцыі ў гэты праект аичинных і замеж-

ны інвестараў.

— Але ж гэта ізноў напружанне інтэлектуальных сіл прадпрыемства, грашовыя траты.

— Усё так, але гэта перспектывы праект.

— Новая тэхналогія дазваляе як мінімум у тры разы зменшыць плошчы палігонаў бытавых адходаў, — дадае намеснік галоўнага інжынера па вытворчасці і новай тэхніцы Алег Іванавіч Лук'яненка. — Работы ў стадыі стварэння эксперыментальнага ўзору, а навінкаў ужо зацікавілі адпаведныя службы Масквы і іншых метраполісаў Расіі. На жаль, беларусы больш кансерватыўныя ў гэтым пытанні.

— Згодзен. У нас да сённяшняга часу не навуцліся захоўваць свежыя кармы ў плёнцы. Па-ранейшаму іх захоўваюць на адкрытым паветры, што вядзе да страты іх энергетычнай каштоўнасці.

— Вось бачыце. Я б тут дадаў яшчэ, што многія ведаюць пра тое, што намі вырабляюцца раздатчыкі-змішчальнікі кармоў з самазагрузкай, аснашчаныя фрэзай для рэзкі сіласу, што надымае вырабляюцца здрабняльнікі рулонна і іншая прагрэсіўная тэхніка, якая механізуе працу жывёлавода.

— Алег Іванавіч, можа, каб вы вырабілі свае машыны пад нейкай заходнеўрапейскай шыльдай, то цяжкаўнасці і даверу да «Бабруйскаграмашы» было б болей?

— Не. Як кажуць, хай яны да нас... У нас аўтарытэт. Калі мы і купім нешта за мяжой, то толькі тое, што будзе нам выгадна. Гайкі замежныя, як гэта робяць іншыя, мы на свае машыны ставіць не будзем. Скажам, калі з галандскай фірмы «Трыялет» пачнём сумесную вытворчасць здрабняльніка кармоў, то гарантавана, што 90 працентаў дэта-

Шляхам веры

3 Вільнюса ў Будслаў — з малітвай і крыжом

У суботу, 23 чэрвеня, пачынаецца міжнароднае воднае паломніцтва на байдарках «Вільнюса—Будслаў-2007», прысвечанае 500-годдзю пачатку сплаўнення драўніны з Будслава для лабудовы храма і манастыра айцоў Бернардзінаў у Вільні.

Больш за пяць стагоддзяў таму, у 1504 годзе, кароль Аляксандр Ягелончык даў Віленскаму манастыру айцоў Бернардзінаў, які быў закладзены яшчэ а бацькам Казімірам Ягелончыкам, права высечкі лесу ў Маркава-Матэчкай пушчы ў Віленскай губерні. Каралеўскія прывілеі перадавалі ў валоданне манастыру 6000 моргаў (4260 га) лесу над ракой Сервач, каб манахі змоглі адтуль сплаўняць лес у Вільню на будаўніцтва храма і манастыра. Туды адразу прыехалі два манахі, каб паглядзець мясцовыя і пазнаёміцца з людзьмі. Яны жылі ў будах, таму і месца гэта называлася спачатку Буды-Будслаў. Узімку наступнага, 1505 года, пачалася высечка лесу і падрыхтоўка плытоў. Увесну 1507-га першыя і рэгулярныя плыты з будслаўскай драўнінай адрываліся ў Вільню.

Праз 500 гадоў вернікі розных канфесій і розных краў вырашылі паўтарыць гэты шлях ў адваротным накірунку: з Вільнюса ў Будслаў. У суботу частка удзельнікаў экспедыцыі, пасля ранішняга набажэнства ў Чырвоным Касцёле, адрываліся на аўтобусах з Мінска ў Вільнюс, дзе да іх далучалася астатняя паломнікі. У нядзелю, у дзень, калі католікі адзначаюць Дзень святага Іаана Хрысціцеля, удзельнікі экспедыцыі возьмуць удзел ва ўрачыстым набажэнстве ў Віленскім Кафедральным Саборы. Пасля адбудзенага шасце да ракі Нерсіс-Вілія, з крыжом, які зроблены з 500-гадовай драўніны. Той самай, якую калісьці прывезлі манахі Бернардзіны з будслаўскай лясы ў Віленскі манастыр. А другой гадзіне дня запланавана адплыцце воднай экспедыцыі з Вільнюса ў Будслаў. У ёй возьмуць удзел каля тры дзесяткі вернікаў з Беларусі, Літвы, Польшчы, Украіны, Славакіі, Латвіі, ЗША, Швецыі, Італіі, Германіі і Францыі. Мяжу Беларусі паломнікі павіны перасячы рашчыцай у панядзелак, 25 чэрвеня. Праз тыдзень, 1 ліпеня, напярэдадні Прастольнага свята Маці Божай Будслаўскай, пілігрымы з крыжом-рэліквіяй маюць намер дасягнуць берагу Будслаўскага, каб наступным днём разам з іншымі паломнікамі ўзяць удзел у святочным набажэнстве і фэсце. Мяркуюцца, што 2 ліпеня ў Будслаў з'едуча да 50 000 вернікаў.

НЕ ГАРЫЦЬ, АЛЕ ТЛЕЕ...

Як паведамілі спецыялісты Міністэрства лясной гаспадаркі, дзякуючы дажджам, што прыйшлі апошнім часам, сітуацыя па краіне з ляснымі пажарамі крыху нармалізавалася: клас пажарнай небяспекі па раёнах вагаецца ад 2 да 4 (самы высокі — 5 клас).

З пачатку пажаранебяспечнага перыяду па краіне зафіксавана 532 лясныя пажары, што прыйшліся на 352 гектарах угоддзяў.

У сталічнай вобласці, паводле звестак абласнога ўпраўлення МНС, найбольш складаная сітуацыя з пажарамі складлася на тарфяніках (прынамсі, па іх туюшню) — з пачатку пажаранебяспечнага перыяду даялася выяжджача ўжо больш за 150 разоў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

<http://www.agromash.by>

ВЫПІСАЙЦЕ «ЗВЯЗДУ» НА ІІІ КВАРТАЛ 2007 ГОДА З БЯСПЛАТНЫМІ УКЛАДКАМІ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Чырвоная **ЗВЯЗДА** ТЭАРАЫ ПАСЛУГІ ЦЭНЫ

СВАЯ СПРАВА КУПІ ЛЕПШАЕ!

ЖЫРАНДОЛЯ Краіна Здароўя

ДЛЯ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПАДПІСЧЫКАЎ	8200 рублёў на месяц 24600 рублёў на квартал 49200 рублёў на паўгоддзе	63850
ДЛЯ ВЕТАРАНАЎ ВАВ І ПЕНСІЯНЕРАЎ	7850 рублёў на месяц 23550 рублёў на квартал 47100 рублёў на паўгоддзе	63145
ДЛЯ БЕДАМАСНЫХ ПАДПІСЧЫКАЎ	13000 рублёў на месяц 39000 рублёў на квартал 78000 рублёў на паўгоддзе	63858
БЕДАМАСНА ПАПІСКА ДЛЯ ЎСТАНОЎ МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ, МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДОРОВ'Я	11850 рублёў на месяц 35550 рублёў на квартал 71100 рублёў на паўгоддзе	63239

Геральдычныя сімвалы «ГЕРБЫ ГРОДЗЕНШЧЫНЫ — АБСАЛЮТНА ЕЎРАПЕЙСКАЯ, ШМАТГАВОРАЧАЯ ГЕРАЛЬДЫКА»

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня 2007 года № 279 былі заснаваны афіцыйныя геральдычныя сімвалы адміністрацыйна-тэрытарыяльных і тэрытарыяльных адзінак Гродзенскай вобласці. У прыватнасці, гаворка ідзе пра герб і сцяг Гродзенскай вобласці, гарадоў Іўе, Свіслач, Сідэль, гарадскіх пасёлкаў Зэльва, Жалудок, Астрына Шчучынскага раёна, Поразава Свіслацкага раёна, Радунь Воранаўскага раёна, гарадскога пасёлка Астрынскі і Астрынскага раёна. Сёння чытачы з гэтымі геральдычнымі сімваламі пазнаёміць даўні сябра «Звязды» — сакратар Геральдычнага савета пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, галоўны спецыяліст Дэпартамента па архівах і справаводства Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь кандыдат гістарычных навук Марына ЕЛІНСКАЯ.

КОЖНЫ ГЕРБ ЧЫТАЕЦА ЯК САМАСТОЙНЫ АПОВЕД

— З дзесяці афіцыйных геральдычных сімвалаў адміністрацыйна-тэрытарыяльных і тэрытарыяльных адзінак Гродзенскай вобласці чатыры з'яўляюцца гістарычнымі. Гэта гербы ўласна самой Гродзенскай вобласці, гарпасёлкаў Астрына Шчучынскага, Поразава Свіслацкага і Радунь Воранаўскага раёнаў, — пачынае апавяд Марына Міхайлаўна. — Астаныя створаны ў нашы дні. Сёння прапаную спыніцца на гістарычных гербах, якія маюць даўнюю гісторыю. Шчыра прызнаюся, што адчуваю сапраўднае задавальненне і ад самой падрыхтоўчай працы, і ад з'яўлення Указа кіраўніка дзяржавы. Чаму? Таму што ўсе гербы — і ацноўленыя, і новаствораныя — атрымаліся па-сапраўднаму еўрапейскімі, шматгаворачымі. Пры іх стварэнні захаваны арыяльныя правы геральдыкі, і я вельмі спадзяюся, што людзі, якія ведаюць гісторыю сва-



асаблівасцю з'яўляецца спалучэнне строгіх правіл геральдыкі з агульнадаступнасцю ўспрыняцця адцягненых сімвалаў.

— Герб Гродзенскай губерні датуецца XIX стагоддзем. Ужо з першага пагляду бачна, што сёння для яго аднаўлення гродзенскаму дызяйнеру Ірыне Процка паслужыў эталон 1878 года, створаны высокапрафесійнымі спецыялістамі Геральдыцкага канторы (Санкт-Пецярбург). Герб уяўляе сабой французскі шчыт гваздзіковага колеру з характэрным для расійскай геральдыкі таго часу ўпрыгажэннем вакол яго — прыгожым дубовым вянком, абітым блакітнай андрэеўскай стужкай. У цэнтры мы бачым зубра — аднаго з галоўных бысельнікў Беларускай пушчы. Яго выыва ў пэўнай ступені сімвалізаваў да фаўны рэгіёна. У XIX стагоддзі губернскае герб вянчала імператарская карона, у дадзеным жа выпадку на паслядзямні абласной камісіі прыйшлі да высновы, што лепш заваць ужо волькай гарадской каронай, — расказвае Марына Елінская. Населены пункт Астрына атры-

маў герб ад апошняга польскага караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага ў 1792 годзе. Мастак-геральдзіст Віктар Ляхар максімальна дакладна перадаў абрысы вехы герданжон — сімвала абароны горада — з каралеўскага прывілея, захаваны шчыт і імя гістарычнага герба.

У 1515 годзе кароль польскі Сігізмунд I Стары дараваў Поразава магдабургскае права, а праз год мястэчка атрымала адзін з атрыбутаў гарадскога самакіравання ў Германіі. Ён быў адноўлены па гарадскім пячатках XVII—XVIII стагоддзяў, у прыватнасці, узору 1720 года. Аднак была праблема: адлюстраваны на іх вымшвалі жадаць лепшага. У чарговы раз мастак-геральдзіст Віктар Ляхар даявольна праводзіць пэўную даследчую працу па вывучэнню абразоў, фрэсак, кніжных мініячур. Але вынікам намаганьняў стала дакладнае адлюстраванне біблейскага сюжэта — Дзеяў Марыі з немалым Іосавам на руках — з захаваннем ізаграфічнага каларыту эпохі.

У 1649 годзе мястэчкам Радунь было атрымана магдабургскае

Будні аховы Дзятлаўскай вартавыя

Дзятлаўскі раён, што на Гродзеншчыне, вызначаецца не толькі прыгожым мясцовага ландшафту, але і дэталі спакойным у плане захавання правапарадку, а таксама маёмасці грамадзян. Паўна, што немалае ў гэтым паслуга супрацоўнікаў Дэпартаменту аховы МУС Беларусі. Асабліва, калі прыватная жылплошча і шматлікія аб'екты розных прадпрыемстваў і арганізацый знаходзяцца на сігналазацыі.

У лічаныя хвіліны супрацоўніка, якія служыць пад знакам саваі, прыбываюць на месца здарэння і абавязкова затрымаюць па-рушалішча.

На здымках: супрацоўнікам аддзела сяржанту міліцыі **Дзмітрыю ДОРДЗЕ** і старэйшымі міліцыі **Андрэю ЖЫГАЛІКУ** ёсць аб чым пагаварыць: дзжурны кантралёр ААТ «Дзятлаўскі сыраварны завод» **Уладзімір ПРАТАКОВІЧ** ведае ўсе прамудрасці сваёй работы.



Кар. «Звязды».



фота Юліяна ПЯСЕКІГА.

СКАНДАЛІСТ ТРАПІЎ У БАЛЬНІЦУ

Восковы жыхар, паспрачаны ў са маці, накінуўся за палкай на супрацоўнікаў міліцыі, якія прыбылі на месца здарэння для разбору.

Скандаліст добра прыняў за кэйнер, а таму яму, мабыць, і мора было па калена. Здарылася гэта ў вёсцы Рудня Івацвіцкага раёна. 42-гадовай непрацуючы мужчына настолькі разшыоўся, што яго нават не спыніў фотка таго, што ў двары дома з'явіліся праваахоўнікі. Убачыўшы частковага інспектара, малодшага частковага інспектара і оперуўнаважаннага аддзела крымінальнага вышукі, буня пайшоў на іх у атаку з палкай. Не спынілі мужчыну і два папераджарныя стрэлы: оперуўнаважанаму, абараняючыся, давялося зрабіць прыцэльны стрэл. У выніку скандаліст атрымаў раненне бядра і змешчаны ў бальніцу. Пракуратурай прымяненне зброі прызнана правамерным.

Аляксей ЦІТОЎ.

ХЛОПЧЫКА ВЫРАТАВАЛА МІЛІЦЫЯ...

Нейкая памутненне найшло на жыхарку Чачэрска: маці спрабавала расправіцца са сваім дзіцем...

Паводле пяпярэдняй інфармацыі, згодна з версіяй следства, у жанчыны знянашку здалі нервы. Тое, што адбывалася далей, чалавеку цярозага розуму зразумець проста немагчыма. Мяркуючы самі: венамар у сваёй кватэры яна дала створнае свайму сыну — вучню 2-га класа, а калі хлопчык заснуў, маці з ім паднялася на дах паціяважанага дома. Жанчына паспрабавала скінуць цела сына ўніз... Сарвала гэта дзікунства з'яўленне на месцы здарэння супрацоўнікаў райаддзела міліцыі, якія праходзілі побач і убачылі падароную карціну. Праваахоўнікам удалося выратаваць нашчаснае дзіця ад немінучай бяды. Зараз малы знаходзіцца ў бальніцы з медыкаментознам атручэннем. Што ж датычыцца жанчыны, то ў адносінах да яе пракуратурай раёна ўзбуджана крымінальнае справа.

Ігар ГРЫШЫН.

СПЯКОТА АТАКАВАЛА ПАЛІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Спякота ў 33—35 градусаў даймала нават кукурузу, якая з'яўляецца засухаўстойлівай культурай. Ужо сёння зразумела, што сабраць леташня 25 тысяч тон збожжавых Пётрыкаўскі раён не з можа, бо, як нам паведаміў намеснік начальніка аддзела інтэнсіфікацыі раслінаводства Гомельскага абласнога камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню Юрый Засуля, там загінула тры тысячы гектараў жыта, ячменю, аўса, пшаніцы і пашходжана 6,6 тысячы гектараў, якія пераходзяць ужо ў разрад загнілух.

Калі ж гаварыць аб стратах на палях вобласці наогул, дык па стану на 21 чэрвеня спякота загубіла пасевы на плошчы 21,5 тысячы гектараў і пашходзіла на 47,2 тысячы.

У гэтай складанай сітуацыі высюкючы не сядзяць без справы, не агусціць руці. Дзе было магчыма, пашходжаныя пасевы збожжавых выкарыстоўваюць на корм для жывёлы. Практикуюць і перасевы на кукурузу, проса, грэчку, якія таксама пойдзюць на корм. Але не ўсюды гэта робіцца, бо зямля сухая, і падобныя перасевы могуць быць неэфэктыўнымі. На Гомельшчыне бывала камісія Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, якая зрабіла ацэнку маштабату страт, выдала адпаведныя рэкамендацыі па зніжэнню выніку працяглай засухі. Наведалі вобласць і вучоныя Нацыянальнай акадэміі навук. Прогноз такі: недабар збожжавых можа склаціцца дзвядцят і больш працэнтаў. Агульныя страты спецыялісты ацэньваюць у многія мільярды рублёў. Раней называлася лічба 12 мільярдаў. Зараз кажучы: многія мільярды. Бо хто ведае, што яшчэ рыхтуе нам сьпяжкі.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

Тадзі была якрэз сярэдзіна лета. Хоць для нашага аповеду гэта не мае ніякага значэння. Такое магло здарыцца і ўзімку, і ў восені...

Сцяпан Філімончык, слесар мясцовага завода безалкогольных напояў, гарманіст і спявак, сур'ёзна на захварэў: неабходна аперацыя, зрабіць якую сёння так проста было немагчыма. Патрабавалася значная грошы, якіх, зразумела ж, у сям'і Філімончыкавых не мела. Жонка Антаніна, выслушавшы доктара, гартна ўдзыхнула і нічога канкрэтнага яму не адказала. Сама ж толькі падумала: «Ратаваць трэба свайго Эмчэасаўца, ратаваць!» Але як гэта зрабіць — не ведала, і пакуль ішла з бальніцы дадому, увесь час пра гэта толькі і думала. Ёй шкада было свайго зухаватага мужа, яна кахала яго, і кахала надта, і думка пра тое, што калі не зрабіць палітну аперацыю, то жыві яму заставацца нядоўга, нібыта прыбля яе да зямлі — ногі зусім не слухаліся, а галава адчувала, ідзе кругам. «Ратаваць... Ратаваць... Ратаваць...» Пра інашы я думаю не хацелася. Ратаваць свайго эмчэасаўца. Гэта яна, жонка, прыклала да яго талку мяншчу, тая нежк адразу замачавалася за ім, суседзі і знаёмыя таксама прынялі: Сцяпанам мала калі называюць больш — Эмчэасаўцам. Ён і не крыўдзіў. А то ж! Так яно і ёсць, тут чысцейшая праўда: калі што дзе — там Сцяпан. «Выручачы, суседзі!» Па-чыну, ухлілі, ліквідзе. Не кажучы нічога, што нядуна стовы гармонік набыві — той, стары, выдохся: як гулянка якая, адразу да яго, Сцяпан: пайграў, дружалі... Жонка іны раз заўважала: «Гэта добра, што мы ў вёсцы не жывём. А то б я цябе ўдзім і зусім не бачыла — там старых людзей, намгольж, шмат, і табе б хапіла занятку на іх дварах. Прастор. Уваўно: свай агарод не ўбараецца, бо няма калі, а Сцяпан мой рачку на агародзе ў якой-небудзь бабкі Моці ці дзёда Нічыпра. Выратоўвае тоіх... Адным словам — Эмчэасаўец!»

І вось — бяда... Пра гэта адра-

зу даведліся суседзі, інакш і быць не магло: не толькі на адной лесвічнай пляцоўцы, але і ў пад'ездзе людзі добра ведалі аднаго аднаго, на першы погляд, жылі надзіва дружна, чаму лепша было не пазаіздрыцца. Асабліва сёння. У гэтым часе. Калі інашы родных людзі мала ведаюцца.

Сцяпана дома цяпер было не застаць: паліклініка, бальніца, кансультацыі ў сталіцы. У яго наступіла зусім іншая жыццё. Спяраша ён не быў гатовы да такога свое нечаканага павароту, складвалася ўражанне, нібы хто знянашку гваздануў яго нечым цяжкім па галаву, і Сцяпан доўга не мог ачуныць, прысціць ў сябе. Аднак з цягам часу змярыўся са сваім лёсам, асабліва не адчайваўся, і калі нагортвалася сумныя думкі пра смерць, а было гэта ў апошнія дні ўсё часцей і часцей, тады ён супакойваў сябе: усё там будзем. Што ж паробіш, калі таі лёс.

Хоць у такіх хвілінах на вачэх з'яўляліся здрахнуці слёзы, ён паліткам змахваў іх, глядзеў на жонку, на сына Арцёмку. «Як жа яны будзюць без мяне жыць?» Не толькі думалася пра самых блізкіх, пра самых родных на ўсёй гэтай зямлі людзей. Як жа будзе без яго вось гэтая кватэра, якую сам заробіў на заводзе, да якой прыбыві? Як жа будзе без яго лес, дзе любіў збіраць восеніскія крамяныя баравікі? А рака? А хатка ў вёсцы, якая нагадвала яму пра дзяцінства, пра маму і тату?... Не, трэба жыць!... Даруй, лёсі!.. У яго, Сцяпана Філімончыкава, ці прасяга Эмчэасаўца, яшчэ багата на гэтай прыгожай планеце незавяршаных спраў.

А тым часам абмяркоўвалі складаную сітуацыю, у якую трапіў Эмчэасаўец, і суседзі. Людзі, канешне ж, спачувалі.

— А што тут думаць? Думаць няма калі, — паглядзеў на суседзяў пенсіянера Цярэшка. — Каб жа не спазніцца. Будзем грошы збіраць.

З ім мала хто пагадзіўся. «Не адолеем». Патрэбны ж далары, ды намала — ажно тысячы, дзе ж збя-

Экалогія

ЦІ СТАНЕ «КАЗКА-КАЛЫХАНКА» РЭЧАІСНАСЦЮ?

Наяўнасць на мясцовасці буйных жывёлагадоўчых комплексаў нясе патэнцыйную пагрозу навакольнаму асяроддзю. Даволі часта даводзілася бачыць, як трактары агромістымі бочкамі вывозілі гноевую жыжку на поле і вылівалі яе там. Канцэнтрацыя ў глебе і вадзе розных нітратуў, бывае, дасягае фантастычных працэнтаў. Некалі, калі ўзводзілі такія комплексы-гіганты, асабліва пра прыроду не думалі, як і пра чалавека. Ёсць вёскі, дзе з калодзежаў немагчыма піць ваду, бо яна смярдзіць. І калі ў Ляхавіцкім раёне, каля вёскі Востраў, выбралі пляцоўку для будаўніцтва вялікага аграпрадпрыемства па вытворчасці свініны «Белдэн», то ўзіклі і пытанні ў людзей.

Будаўніцтва комплексу будзе фінансаваць прадпрыемальнік з Даніі. Ён пабываў у Ляхавічах, сустракаўся з кіраўніцтвам раёна. Бака быццам бы прыйшлі да пагаднення і засталіся задаволеныя размовамі. Цяпер ідзе распрацоўка праекта на ўзвядзенне жывёлагадоўчых фермаў: фермы-матачнікі на 1,5 тыс. гадоў, фермы адкорму на 35 тыс. гадоў і вытворчы будынак.

Гэта разавая пастаноўка свіней, а за год праз свінакомплекс павінна прайсці прыкладна 70 тыс. гадоў — вытворчасць будзе пастаўлена на паток.

Пляцоўка ўжо выбраная, і як сказаў начальнік інспекцыі аховы навакольнага асяроддзя раёна М. Кузьміч, «туды выяжджалі ўсё». Быў у гэтай мясцовасці і Я. Рэгіён нізіны — палескі, за два кіламетры рака Мышанка — прыток Шчыры, а сам комплекс будзе ўзводзіцца на дрэннажых землях, і меліярацыйныя каналы побач. Пад будаўніцтва адведзена 10 гектараў зямлі. Фірма «Белдэн» спрабавала асесці на Міншчыне, але там атрымаўся «збой» і яна зняшла падтрымку на Брэстчыне. Яна, што пляцоўку выбіраўла фірма і тут у яе быў свой інтарэс. Узводзіцца комплекс будзе побач з аўтамагістраллю — стала крэй Брэст—Маскоўская дарога.

Райінспекцыя выставіла шэсць пунктаў, якія павінны ўлічваць праекціроўшчыкі, і тыя праабавілі справядліва. Але калі нейкі пункт не будзе адпавя-

Асабісты погляд

Давайце гаварыць...

Скажыце, вам даўно гаварылі кампліменты? Ці проста добрыя словы? Ну пра тое, што вы цудоўна выглядаеце, што прафесіянал, добры чалавек? Ах, на апошнім юбілеі?... А юбілеі бываюць не часта...

А самі вы калі гаварылі сваёй жонцы, што яна харошая гаспадыня і такога смачнага баршчу ні тоу больш не зварыць? Ці мужу — што ў яго залатыя рукі? Ці падначаленаму — што лепш за яго гэтую работу ніхто б не зрабіў? Ці начальніку? Хоць пра начальнікаў пачаўчы — гаварыць кампліменты начальству лічыцца дрэнным тонам: калі дазволіў гэта сабе, значыць, падкалілі і «шасцірка», у фаварыты набіваецца. І калі падначаленаму — таксама нешта не чыста. І жонцы — яшчэ падумае, што ў нечы правініўся. І мужу...

Гаварыць добрыя словы ў нас увогуле не прынята. Ці амаль увогуле. Акрамя хіба тых жа юбілеяў. Ці, крый Божа, пахаванню. З гэтай нагоды анекдот усломніўся. Сустрэкаюць даяркі сваю калыжанку, якой напярэдадні не было на рабоце.

— Ой, — кажучы, — Манечка, а мы думалі, ты памерла...
— Чаму гэта?
— Дык на ферму ўчора стар-

рэш столькі? Падумаць толькі!... Цярэшка не здаваўся: — Галоўнае ўвязацца ў бой. А калі будзем сумнавацца, пераможам мы ці не, тады і не трэба гаварыць. Пераможам. Іншага выйсця няма!... З усяго свету, як кажучы, ніцэ... Дайніны мы ўсё ж людзі, скажу я вам шыра, суседзі дарагія: на пахаванне нямножыка грошы збіраем, а вось на тое, каб не даць свайго ж суседа ў лапы смер-

Васіль ТКАЧОЎ

На конкурс апавяданняў

ЭМЧЭАСАВЕЦ

Ці, — мы, пагадзіцеся, да гэтага не прывыклі. Нябожчык жа на лаўцы усё роўна ляжыць не будзе — і без вашых грошай яго закапаюць, ці не так? Та Сцяпана трэба ратаваць, трэба!...

На тым і пагадзіліся. Грошы збіраць даручылі толькі найбольш аўтарытэтным суседзям — таму ж Цярэшку, маладому настайніку Максіму Карпчанку і некалькім жанчым.

— А я мех з дзяржэнкамі на сідзі буду, — сказаў ці тое жартам, ці тое сур'ёзна Коляка, добры выліцо, чалавек-пустацтв.

— Сідзі ты, паразіт! — цыкнула на яго Патапаўна.

— Што, ужо і пажартаваць нельга? — трохі, здаецца, і пакрыўдзіўся Коляка. — Аднак жа, заўзно заўважу, і задчуку вы перада мной паставілі: мне таксама хочацца Сідзі па вырочыць, але як? Грошай у мяне... самі ведаеце... А то пахыраць? Скажу, што на лянчэне Эмчэасаўца, дык не павераша жа! Зноў, скажучы, прыдумай, каб нажукціцца. Хаця і на вялікае дзеля грошы. Эх, людзі!...

Сам Цярэшка выбраў свой жа пад'езд. Надвечоркам, калі людзі вярнуліся ў свае кватэры пасля

даць нормам — ці здолее нешта зрабіць райінспекцыя, напрыклад, заблакаваць працэс будаўніцтва? Вядома ж, не.

І насцярожае асобч адзін факт. Некаторыя яшчэ, з якімі мне давялося гаварыць, падымаюць вочы да неба. Маўляў, рашэнне ўжо прынята. У гэтым выпадку скажу наступнае: калі ў сталіцы далі згоду на будаўніцтва свінакомплекс, то яго не прывязвалі да нейкай там мясцовасці, не раілі, у якой лачыне яго трэба ўзводзіць. За гэта адказваюць канкрэтныя чыноўнікі, якія ставяць свае подпісы пад адпаведнымі дакументамі. А ўсё гэтыя шматзначныя кіравні — жаданне хоць такім чынам зняць з сябе частыню адказнасці і на ўсякі выпадок мець апраўданне: «А што я мог зрабіць?».

Калі гаспадару комплексу найперш будзе цікавіць куды збываецца мяса: то нас, наадварт: а куды падазнуцца дзсяткі тысяч кубаметраў адходаў з фермаў?

Пакуль што я зразумеў наконт гэтага наступнае. Усе адходы па трубаправодах будуць паступаць са звышмоцнай плёнкі і адтулі іх часткова пачнуць вывозіць на палі ці перапрацоўваць. Адным словам — безадходна вытворчасць. Але чаму ў такім выпадку інашаземны інвестар вырашыў будаваць комплекс у нас, а не ў Даніі? Там перавытворчасць свініны. Тэрыторыя гэтай краіны ў шэсць разоў меншая за Беларусь і насельніцтва там меней амаль удвая, а вось свіней — 25 мільёнаў. Гэта па-першае, а па-другое, зноў жа ў Даніі экалагічныя нормы вельмі жорстка, і звышвылі-

Асабісты погляд

Давайце гаварыць...

Скажыце, вам даўно гаварылі кампліменты? Ці проста добрыя словы? Ну пра тое, што вы цудоўна выглядаеце, што прафесіянал, добры чалавек? Ах, на апошнім юбілеі?... А юбілеі бываюць не часта...

А самі вы калі гаварылі сваёй жонцы, што яна харошая гаспадыня і такога смачнага баршчу ні тоу больш не зварыць? Ці мужу — што ў яго залатыя рукі? Ці падначаленаму — што лепш за яго гэтую работу ніхто б не зрабіў? Ці начальніку? Хоць пра начальнікаў пачаўчы — гаварыць кампліменты начальству лічыцца дрэнным тонам: калі дазволіў гэта сабе, значыць, падкалілі і «шасцірка», у фаварыты набіваецца. І калі падначаленаму — таксама нешта не чыста. І жонцы — яшчэ падумае, што ў нечы правініўся. І мужу...

Гаварыць добрыя словы ў нас увогуле не прынята. Ці амаль увогуле. Акрамя хіба тых жа юбілеяў. Ці, крый Божа, пахаванню. З гэтай нагоды анекдот усломніўся. Сустрэкаюць даяркі сваю калыжанку, якой напярэдадні не было на рабоце.

— Ой, — кажучы, — Манечка, а мы думалі, ты памерла...
— Чаму гэта?
— Дык на ферму ўчора стар-

маў. Хіба ж адолее столькі? Не, не. Хоць бы паўстоты вымеркаваць, і тое было б добра.

Неўзабаве ў шэўтку з'явіліся новыя прызвіччы суседзьяў, а на супраць іх сумы: пяць тысяч, шэсць, дзясць... «Так добра пачалося, а што атрымаваецца? — роспанча падумаў Цярэшка. — Няжужа мы вырочым Эмчэасаўца? Як жа так?!.. Як жа?!.. Ён жа нас вырочыў. Пакажыце кватэру, дзе ён што-небудзь не зрабіў. Майстар на-

та, той-сёй, мабыць, з прышоўшых да яе суседзьяў здагадаўся, што настрой і жанчыны някелькі.

— У Мінску? Во як. На абследаванні зноў? — пацікавіўся Цярэшка.

— Не, цяпер ужо на аперацыі. — На аперацыі. Так-так. А мы ж васьм... — Цярэшка патрос пакетам, у якім добра былі бачны грошы, — тут сабралі яно... Эмчэасаўца... на аперацыю... колькі змаглі!...

— Ой, дзядзька мая, людзі! — усплянула рукамі Антаніна, запунсавалася ўсё. — Не трэба ўжо грошы. У нас цяпер такія аперацыі робяць за дзяржаўны кошт. Праўда, толькі ў Мінску? З нядунаўна часу. Але ж хіба ён так далёка, той Мінск? Заўтра будзюць рабіць. Я сынулю адвела да свайой маці, а сама вось збіраюся на вакзал... Калінавіцкім цягніком еду...

— Перадавай там яму прывітанне, — сказала Патапаўна. — Дужа мы за Сідэку перажываем.

— Ага.

— Перадам абавязкова.

Цярэшка не ведаў, што ж цяпер рабіць з грошамі. Ён пакаў пакек на стол. Кашлянуў у кулак.

— А грошы вярніце людзям, — Антаніна ўзяла пакек, падала Цярэшку тое, што менш за ўсё грошай сабраў ён. Ды дзе — у сваім пад'ездзе, у пад'езде Эмчэасаўца.

— Вось вам і Юр'еў дзень, сябры мае! — розномаў Цярэшка. — Нават не даў грошай Кавальчу, які сам вырашыў, помніце ж, урэзаць лічмынікі вады і каб не Эмчэасаўец, то заталілі бы ўсіх па стаяку. У якую б гэта вылілася яму кайкеўка — і ўвечы цяжка, а ён не даў грошай на аперацыю. Крыўдана. І іншых людзей, з якімі вітаўся, па-новому я адкрыў для сябе. Ну што, панеслі грошы Эмчэасаўцу разам, ці як?

Панеслі разам. У кватэры была толькі жонка, млівадзіна Антаніна, яна крўпа, падалоса, і здзіўлілася такому вольнаму візіту суседзяў.

Павітаўшыся, Цярэшка пацікавіўся, а дзе ж сам гаспадар.

— А ён у Мінску, — адказала Антаніна, і па тым, як зрабіла яна гэ-

пры такім свінакомплексе? — Усё гэта выдатна. Толькі ці не расказвай вам датчаны казку-кальханку? Ці будзе ўсё зроблена, як абяцаецца? Давайце паглядзім на рэчы рэальна. Комплекс узведзены, а многае не даведзена да канца і увесь гэты рэгіён запалывае... Вы спрабуеце навесяці парадак, а вам званок ад нейкага сталічнага чыноўніка. Маўляў, Іван Іванавіч, не ўмешвайся.

— Скажу адназначна. За раён адказваю я і за ўсё, што адбываецца на яго тэрыторыі, з мяне могуць спытаць. Калі па дакументах праходзяць канкрэтныя пункты, то яны павінны быць выкананы. Дзяржаўныя інтарэсы стаяць вышэй інтарэсаў прыватных. Я маю на ўвазе сур'ёзнае рашэнне і прыняць яго асабіста я не мог. Выслухалі, ужо звыклі і прыйшлі да высновы, што такі комплекс нам патрэбн. Давайце паглядзім на ўсё па-гаспадарску. Вакол Вострава ў нас шэсць тысяч гектараў зямлі — рэгіён праблемны. Там ёсць фермерская гаспадарка, але гэта толькі цень былой вытворчасці. А інвестар да свінакомплексу возьме 3 тысячы гектараў і пусціць іх у абарот. Абцяжурывецца хадоную тэхніку і сяць збожжа. На комплекс будзе працаваць каля 90 чалавек, вось ужо цэлую групу ўзялі з нашага сельскагаспадарка, вучыць людзей у Даніі два месяцы, бо на фермах усё будзе аўтаматызавана... І яшчэ адна свайа рабочыя там пабудуюць дамы жыллой плошчай па 133 кв. м. А адходы будуць прасваць у брыкеты. Дарчы, размова ішла і пра ўзвядзенне зверафермы. Чаму б не мець яе

Жыхары вёсак Востраў, Заполле, Гута выказваюць трывогу, што наваколлі іх сапраўды «зпаўняе».

Ужо на выбранай пляцоўцы ідуць работы, хоць праекта яшчэ ніхто не бачыў. Але будзем спадзявацца, што ўсё састыкуецца і казка стане рэальнасцю. І «Звязда» ў меру сваёй сіл будзе спрыяць гэтаму.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.
Ляхавіцкі раён.

Жыхары вёсак Востраў, Заполле, Гута выказваюць трывогу, што наваколлі іх сапраўды «зпаўняе».

Ужо на выбранай пляцоўцы ідуць работы, хоць праекта яшчэ ніхто не бачыў. Але будзем спадзявацца, што ўсё састыкуецца і казка стане рэальнасцю. І «Звязда» ў меру сваёй сіл будзе спрыяць гэтаму.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.
Ляхавіцкі раён.

Бацькі-настаўнікі... замест шпартгалкі

Сапраўдныя цуды вынаходзіліся дэманструюць беларускія абтुरенты для таго, каб павысіць свае шанцы на атрыманне на экзамене больш высокай адзнакі. Напрыклад, ідуць здаваць цэнтралізаванае тэсціраванне... усёй сям'ёй.

У мінулыя пяціці ў Беларусі праходзіў цэнтралізаваны экзамен па гісторыі Беларусі. У пункты правядзення тэсціравання прыйшлі 34 654 абтुरенты, а зарэгістравалі на ЦТ па гэтай дысцыпліне 37 721 чалавек. Такім чынам прапусцілі тэсціраванне больш як 3 тысячы чалавек з агульнай колькасці зарэгістраваных.

У гуртцы з журналістам «Звязды» дырэктар Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў Мікалай Фясюко паведаміў, што ў адным з рэгіянальных пунктаў правядзення цэнтралізаванага тэсціравання арганізацыйная камісія выявіла і не дапусціла да ўдзелу ў тэсціраванні цэную сям'ю: на экзамен спрабавалі прайсці маці, бацька (абодва настаўнікі гісторыі) і іх дачка-абтурэнтка. У іншым пункце правядзення ЦТ пільныя члены арганізацыйнай камісіі разгледзелі «жывую энцыклапедыю», ролю якой выконвала абтурэнтка, якая ўсё гістарычныя даты занатавала на сваім целе. Усяго падчас тэсціравання па гісторыі Беларусі ад удзелу ў ім за розныя парэшныкі былі адхіленыя 4 чалавекі.

19 чэрвеня ў краіне прайшло цэнтралізаванае тэсціраванне па матэматыцы, падчас якога быў пастаўлены новы рэкорд у правядзенні ЦТ — удзел у цэнтралізаваным экзамене ўзялі 116 тысяч 399 чалавек. Для таго каб забяспечыць усіх пасаданымі месцамі, спатрэбілася задзейнічаць 2129 вучэбных аудыторый. У сталіцы, на якую прыпадае асноўная нагрузка, у экстрэмным парадку давялося падключыць для размяшчэння абтурэнтату школы і гімназіі. Тым больш крыўдана, што 10,6 тысячы абтурэнтаў так да пункта правядзення цэнтралізаванага тэсціравання і не дайшлі. За

ІСПАНСКАЯ КРЫЖАВАНКА

Крыжаванкі такога кшталту звычайна называюць «іспанскімі». У іх ёсць некалькі асаблівасцяў. Злева і справа ад «гульнявога поля» дадзены вызначэнні загаданых слоў па гарызанталі, а зверху і знізу — па вертыкалях. Дакладныя месцы для адгаданых слоў

Table with crossword puzzle grid and clues in Belarusian. Includes clues like 'Султанат на Аравійскім паўвостраве (4)', 'У н'есе: доўгая гаворка персанажа (7)', 'Тэхнічная памылка ў спарт. гульні (3)', etc.

ЛЯЦЕЛІ ГУСІ ДА ФАНТАНА



ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ Крыжаванка (16 чэрвеня). Па гарызанталі: 1. Маракен. 5. Калан. 9. Хеопс. 12. Паштат. 16. «Ака». 17. Авіза. 18. Тор. 19. «Рэвізор». 20. Лемур. 21. Блуза. 22. «Апостал». 23. Іглу. 24. Раўнд. 25. Чырван. 26. Чапец. 27. «Амок». 32. Арніка. 34. Масно. 35. Інэрцыя. 36. Харасто. 41. Асклепій. 43. Каганец. 44. Вецер. 45. Суддзя. 51. Тарпедавоз. 53. Камбала. 55. Тапер. 56. Імша. 61. Рукзак. 63. Эмаль. 64. Схематызм. 65. Аббок. 71. Бал. 72. Слайд. 73. Баран. 74. «Эрмітаж». 75. Плыт. 80. Рэнгоўт. 81. Трама. 82. Лубін. 83. Нашатыр. 84. Эфа. 85. Дуаль. 86. Ілі. 87. Адамсіт. 88. Рандо. 89. Фінік. 90. Замінка. Па вертыкалі: 1. Маркіза. 2. Равелін. 3. «Каза». 4. Нарвал. 5. Календар. 6. Ліма. 7. Нарцыс. 8. Плавінне. 9. Хабанэра. 10. Опус. 11. Статак. 12. Прафесар. 13. Шток. 14. Аўтамат. 15. Талакно. 28. Акселерат. 29. Інвар. 30. Шыфер. 31. Самум. 33. Рыс. 37. Вяз. 38. Сіваш. 39. Талаш. 40. Перадзвіжнік. 41. Аўт. 42. Кар. 46. «Дым». 47. Ява. 48. Тонмайстар. 49. Пляма. 50. Лёк. 52. Азу. 54. Бухгалтар. 57. Шо. 58. Эль. 59. Старобін. 60. Аба. 61. Рэборда. 62. Калонка. 66. Балатан. 67. Катарга. 68. Алтэт. 69. Камадо. 70. Карніз. 76. Монс. 77. Баян. 78. Ільф. 79. Ішым.

Сёння

Table with weather and astronomical data for June 23. Columns: Сонца, Месяц, Усход, Заход, Даўжыня дня, Першая квадра 22 чэрвеня, Месяц у сузор'і Шалая, Імяніны.



Надвор'е на заўтра



...у суседзяў

Table with weather forecasts for neighboring cities: Варшава, Вільнюс, Кіеў, Масква, Рыга, С-Пецярбург. Includes temperature ranges and weather icons.

23 чэрвеня

Сёння — Алімпійскі дзень бегу. Адзначаецца штогод у многіх краінах у гонар гадавіны стварэння Міжнароднага алімпійскага камітэта. Сёння ж — Дзень дзяржаўнай службы. Зацверджаны рашэннем Генеральнай асамблеі ААН у 2002 годзе, каб адзначыць уклад дзяржаўнай службы ў працэс развіцця. 1777 год — нарадзіўся Іосіф Аляшэвіч, беларускі мастак. У 1800 годзе паступіў у Віленскую мастацкую школу, праз тры гады выехаў за мяжу, дзе ўдасканальваў сваё майстэрства ў Дрэздэне і Парыжы, працаваў у майстэрнях ядомых французскіх мастакоў. У 1810 годзе за карціну «Алека сірот» яму прысуджана званне акадэміка жывапісу. Часта прыязджаў у Беларусь, стварыў туды шэраг партрэтаў у стылі позняга класіцызму і романтизму. Сярод іх — партреты Л. Сапегі, М. Радзівіла, А. Чартаўскага, А. Міцкевіча. 930 год — створаны самы стары ў свеце парламент — ісландскі альтінг.

«Калі б мы жылі вечно, у нас на ўсё хапала б часу, але наўрад ці было б жаданне». Уладзіслаў ГЖЭШЧЫК.

«ШАХЦЁР» СТАРТУЕ Ў КУБКУ ІНТЭРТОТА

Увага футбольных бальшчыкаў да салігорскага «Шахцёра» выклікана не толькі спаборніцтвам у чэмпіянаце Беларусі: сёння гарнякі выйдць на сваё поле супраць ерванскага «Араната» ў Кубку Інтэртота.

КІЁЎ НЕ ПРЫМЕ «ЕўРА-2012»?

Украінская сталіца можа не стаць гаспадыняй чэмпіянату Еўропы-2012 па футболе з-за ... будаўніцтва палітычнага і культурнага «Алімпійскага» гандлёва-забавальнага цэнтру. Прэзідэнт УЕФА Мішэль Пלאціні лічыць, што гэта не адпавядае прынцыпам ісправы. Гэту праблему ў швейцарскім Ньёне абмяркоўвалі больш за годзіў! Галоўнае прабаўванне — спыненне будаўніцтва. Польскі бок запэўніў, што, калі Кіеў не зможа прыняць турнір (Польшча і Украіна праводзяць «Еўра» разам з краінамі-суседкамі), яны змогуць самі прыняць першынства.

Advertisement for GYMNASIA №146 g. Minsk. Text: «Гуо «Гімназія № 146 г. Мінска» аб'яўляе набор у 11-й клас дванадцятлітняй школы філалагічнага профіля з вывучэннем англійскага мовы на углубленым узроўні і рускага мовы і літаратуры ў беларускамоўнай і рускамоўнай формах. Вступілітэльныя экзамены с 25 августа по беларускамоўнай і рускамоўнай мовы (диктант) і англійскамоўнай мовы. Тэлефон: 271-68-46, 271-75-05. E-mail: gymn146@minsk.edu.by.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Дзе лепш адпачываць. Добра, калі ёсць магчымасць паехаць адпачыць туды, куды цягнуцца душа і цела, аднак пры гэтым неабходна памятаць, што розныя тыпы клімату аказваюць розны ўплыў на наш стан здароўя, таму вельмі важна разумна падбіць да выбору месца для адпачынку.



Вядома, найбольш папулярны адпачынак ля цёплага мора, бо паветра туды насычана парамі вад, ды і сама вада аказвае лекавае ўздзеянне на нашу скуру і нервовую сістэму. Акрамя таго, у марскім паветры прысутнічаюць солі натрыю, фосфару і кальцыю, а таксама мікрадошы многіх лекавых элементаў, якія стымуляваюць жыццёвыя сілы нашага арганізма, умацоўваюць імунітэт. Калі вы не будзеце пачынаць на сонцы і доўга сядзець у вадзе, то марскі адпачынак прынесе безумоўна карысць вашаму здароўю — нармальнае артэрыяльнае ціск, паднімецца гематалабін, працягнецца і станць лепш дыхаць лёгкія.

У горнага клімату свае перавагі, аднак для таго, каб з карысцю правесці там час, спачатку трэба параіцца з урачом. Справа ў тым, што чым вышэй горная мясцовасць, тым больш разрэджана там паветра, і таму арганізму цяжэй перанесці такую нагрузку. Калі вы больш-менш здаровыя, то можаце паспрабаваць сваё выпрабаванне ў высокагор'і, а недахоп кіслароду і змяненне атмасфернага ціску толькі павялічваюць вашы аэробныя сілы. А вось пры лёгкіх і сардэчна-сасудзістых захворваннях не варта пачынаць з вельмі высокіх месцаў. Для пачатку лепш паехаць туды, дзе вышыня мясцовасці над узроўнем мора не перавышае 1000 м. У такім клімаце паліпаваецца вентыляцыя ў лёгкіх, знімаюцца спазмы ў бронхах і расшыраецца капілярная сетка ў арганізме, таму сардэчна-сасудзістая сістэма пачынае працаваць эфектыўней і пры гэтым умацоўваецца абмен рэчываў.

Галоўным плюсам ляснага паветра з'яўляецца амаль поўная адсутнасць пылу і вялікая колькасць фітанцідаў у паветры. Таму людзям з захворваннямі дыхальных шляхоў і нізкім узроўнем імунітэту будзе вельмі дарэчы рэгулярна прагуляць па лесе. У бярозавым і дубовым лесе лёгкія пачынаюць актыўна пазабавляцца ад слізі і бруду, а таксама ад мікрабаў. Мяккае рассяянае святло, якое прабіраецца праз лісьці лістоў, заспакоівае нервовую сістэму, дае адпачынак вачам і паліпавае зрок. Хаваёны лес — гэта звычайна больш моцны антисклеротык, таму пры браханітах і пнеўмоніях больш гуляйце сярод сонца. Аднак вялікая колькасць смолы, якая ў такім лесе выдзяляецца, можа неспрыяльна адбіцца на людзях, хворых на бронхіальную астму. Улетку гэта неабсякна не такія ўжо і розналіна, бо самая вялікая колькасць смолы ў сакавіку і сакавіку выдзяляюць вясной, а ўлетку гэты працэс прыпыняецца. З асцярожнасцю трэба наведваць хаваёны лясы людзям з хворымі ныркамі, бо смолы лёгкі ўсмоктаюцца ў кроў і пачынаюць выдзяляцца праз ныркі, а гэта ўжо непатрэбна для іх нагрузка.

Клімат лесастэпаў дапамагае вам палегчыць стан пры ацёках і праблемах у эндыкрыннай сферы. Стэпавы клімат з цёплым і нават спакотным паветрам, якое мае нізкую вільготнасць, падвышайць і гіпертонікам, аднак пры наяўнасці прыродных сардэчна-сасудзістых захворванняў адпачываць у лесастэпах адпачываць не варта.

ХАТНЯЯ НАРЫХОТКА

Варэнне з клубніц. 1 кг ягад, 2 ц цукру, 1 шк. вады, лімонная кіслата. Клубніцы перабраць, выдаліць гладнажкі, прамыць, пакладзіце ў эмаліраваную пасудзіну, засыпце цукрам і вытрымайце адну ноч. На другі дзень уліце 1 шк. вады, гатуйце на моўным агні, знімаючы рэгулярна пенку. У канцы дадайце 1 ч. лыжку лімоннай кіслаты і пагатуйце янычэ 3—4 хвіліны.

ДЖЭМ «АСАРЦІ» 1 кг падова-ягаднай сумесі, 1,5 кг цукру. Падрыхтаваныя свежыя плады вішні, маліны і агрэсту ў судносінах 1:1 прапусціце праз мясарубку, дадайце цукар, перамяшайце, пастаньце на агонь і давайце да кіпення, але не кіпяціце. Атрыманы джэм добра захавваецца, а слоікі не патрабуюць герметычнай упакоўкі.

КАМПОТ СУНІЧНЫ 1 л вады, 200—500 г цукру. Падрыхтаваныя ягады абліце кіпеннем і пакладзіце ў слоікі па плечкі. Гарачым цукровым сіропам заліце ягады ў слоіках. Праз 5—7 хвілін сіроп зліце, давайце да кіпення і зноў напоўніце ім слоікі так, каб ён крыху пераліўся праз край. Адразу закатайце слоікі накрыўкамі і перакуліце ўверх дном.

ПАДКАЗКІ АГАРОДНІКАМ

Вось такая загагуліна. І на прсыядазкіх, і на дачных участках часта можна ўбачыць такую «карцінку»: расце шыкоўны куст кветак, а побач з ім, як чужы гаты куст прывызаны старой пачкоўкай...

Вядома, многія садовыя расліны маюць патрэбу ў падтрымцы, аднак зрабіць гэта можна прыгожа. Давайце разам паспрабуем штосць прыдумаць. А дапаможа нам звычайны дрот. Напрыклад, для гладыбульсаў будзе прыдатнай апора з дроту таўшчынёй 5 мм і даўжынёй 90 см у выглядзе кароткай спіралі (у адзін віток), якая расшыраецца зверху (мал. 1).

Для кустоў парэчак, піоняў, ружаў, хрызантэма можна змайстраваць спецыяльныя трымаляныя з дроту ў выглядзе змаіх рухомых дуг з ножкамі. Другі аб'ектываю куст і праз вушкі на канцах звязваюць паміж сабой, ножкі ўтыкаюцца ў зямлю (мал. 2). Калі куст шырокі і аб'ёму дуг не хапае, можна ўстанавіць два трымаляныя адзін наасупраць аднаго. З такімі дугамі і лямбы куст будзе выглядаць падцягнуты і ахайна, і дглядз канца палегчыцца.

Для невялікіх кустоў клубніц і суніц раім змайстраваць канструкцыю, якую вы бачыце на малюнку 3. Мацуецца яна так. Тры асобныя адрэзкі дроту з пачэпачкамі (мал. 4) утыкаюцца ў глебу вакол куста і праз гэтыя пачэпкі прасоўваюцца вялікія колыцы з дроту (мал. 5), якія абхопліваюць увесь куст. Канцы дроту ўстаўляюцца ў пластава-сваю муфтачку, дзякуючы якой можна рэгуляваць дыяметр колыцы. Па меры росту кусту колыцы з муфтачкамі можна павялічваць у дыяметры і перастанавіць іх у верхнія пачэпкі. Гэта прыстасаванне добрае не толькі тым, што адкрытае доступ да пазуствалей, але янычэ і ратуе ўрадзкі: у пяціну зносіны з калегамі прынясу масу стаючых эмоцый. У пяціну забудзецца пра ўсе праблемы — 292-21-03, уласны карэспандэнцаў: у Брэсце: 20-37-98, Віцебску: 24-31-92, Гродне: 43-25-29, Гомелі: 74-13-92, Баранавічах: 7-26-02, Мар'інеў: 32-74-31; бухгалтэры: 292-22-03; даведкі па рэкламе і аб'явах тэл/факс: 287-17-79, e-mail: reklama@zvazda.minsk.by, рэдактар рэкламнага аддзела — тэл/факс 292-04-52. http://zvazda.by E-mail: info@zvazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца суадпаведнымі меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя не прымае на сябе адказнасці за з'мяненне адрасу і перадачу матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Песні для Радзімы

Скончыўшы Беларускае дзяржаўнае кансерваторыю па класу харавога дырыжывавання, ён выбраў у творчасці іншы накірунак, але не змяніў галоўнаму прынцыпу — усё рабіць якасна і з душой. Гэта справядліва і для створанай ім вакальнай групы «Чысты голас», і для тэатра гумару «Хрыстафор», да дзейнасці якая мае дачыненне Алег Сямёнаў — лаўрэат прэміі «За духоўнае адраджэнне». І з гэтай жа адказнасцю, душэўнасцю і вялікай павагай да слухачоў з'явіўся ў сааўтарах са свайго канцэрта «З любоўю да цябе, мая Радзіма», прысвечаны Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

У канцэртнай праграме, якая павінна стаць данінай павагі ветэранам вайны і працы, хто абараняў нашу краіну ў гады вайны і аднаўляў яе пасля, возьмуць удзел многія зоркі беларускай эстрады. Ізабел Капанаў і Нелі Багуслаўская, Ядвіга Паплаўская і Аляксандр Ціхановіч, арт-група «Беларусы», Ірына Дарафеева, Ірына Сапунова, Дарыя — усё яны з задавальненнем выступілі перад шааноўнай публікай 2 ліпеня ў КЗ «Мінск». Прычым з апошнімі трыма спявачкамі ў Алега Сямёнава плануецца дуэты, а ў сольным выкананні артыста прагучаць песні з альбому «Прызнанне», ваенна-патрыятычны і лірычны рэпертуар.

Па якому прынцыпу адбіраліся ўдзельнікі канцэрта-акцыі? Паводле слоў Алега Сямёнава, гэта не проста яго добрыя сябры, але і асобы, якія, па-першае, спяваюць жыццём, па-другое, заўжды дакладна ведаюць, аб чым спяваюць, і па-трэцяе, любяць свой народ і працуюць для яго. «Наглядзачы на ўсе модныя сучасныя плыні, у нас у Беларусі засталіся запатрабаванымі вечныя духоўныя каштоўнасці, прычым яны важныя не толькі для старэйшага пакалення, але і для моладзі, — мяркуе спявак. — І няхай па радзёй гуаць розныя «Музі-пусі», але на канцэртах я пераканаўся — падлеткі ведаюць і падпяваюць «З чаго пачынаецца Радзіма», не расстрачваюць духоўную спадчыну».

Надалей Алег Сямёнаў плануе дапоўніць праграму «З любоўю да цябе, мая Радзіма» песнямі пра Мінск і зрабіць некалькі канцэртаў да 940-годдзя сталіцы. Акрамя таго, у перспектыве — выданне альбому рэканансаў, напісаных выканаўцам на свае ж вершы. Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Усходні гарасок на наступны тыдзень

Львы могуць выбіраць у далёкія паездкі, а Дзевы — атрымаць грашовы прыбытак

АВЕН. У патаку спраў знайдзіце пару хвілін для рэздуму. Задумайцеся: магчыма, варта злёгка змяніць накірунак руху? Можна, тады многія праблемы проста знікнуць. У вас добрыя перспектывы для развіцця творчага патэнцыялу. На гэтым тыдні давайцеца да шмат ездзіце — будзьце гатовыя да гэтага, каб не сутыкнуцца з май сабей нязручнасцю з-за сваёй забяўлянасці. Паспех вас чакае ў галіне адукцыі. Новая цяжка зьявіцца пашырэнне кола вашых сяброў.

ЦЯЦЦЕ. Тыдзень прыдатны для адпачынку, што бо канонт гэтага ні думалі вы самі, ваша бліжэйшая акружэнне, ваша начальства, нарэшце. Будзеце перапоўнены жыццёвай сілай і аптымізму, што дазволіць лёгка пераадоляваць непазбавны перашкоды і дабівацца паспеху практычна на кожным пачынацтве. Многае будзе залежаць ад умовнага ладыцы з людзьмі. У сярэдзіне тыдня спыняйце ўсе спробы, калі адчуеце, што не ў стане хутка ўпэўніць суразмоўца ў вашай праўдзе. Запішыце нападэнні — не саюзнік на далёкім этапе. У пятніцу нагрузку на рабоце пажадана звесці да мінімуму. А яшчэ лепш у гэты дзень выбірацца на прыроду.

БЛІЗНЯТЫ. Жаданні будуць знаходзіцца ў стойкай супрацьфазе з магчымасцямі. У вашых інтарэсах наогул нічога не хацець — тады магчымасці прадаставіцца шмат. Бяда толькі, што няма каму іх асвойваць. У аўторак адсвойваць сустрэчы і размовы і пастарайцеся не працягваць горадзіці. У чацвер можа павысціцца ваша ініцыятыўнасць і падпрямальнасць. У пятніцу зносіны з калегамі прынясу масу стаючых эмоцый. У пяцідзень забудзецца пра ўсе праблемы — 292-21-03, уласны карэспандэнцаў: у Брэсце: 20-37-98, Віцебску: 24-31-92, Гродне: 43-25-29, Гомелі: 74-13-92, Баранавічах: 7-26-02, Мар'інеў: 32-74-31; бухгалтэры: 292-22-03; даведкі па рэкламе і аб'явах тэл/факс: 287-17-79, e-mail: reklama@zvazda.minsk.by, рэдактар рэкламнага аддзела — тэл/факс 292-04-52. http://zvazda.by E-mail: info@zvazda.minsk.by

УСМІХНІМЯСЯ!

Хто з мячом да нас прыйдзе — атрымае па шайбе! Прадаўшчыца гукае ў падсобку: — Люба? Пачым у нас куры? — Таварыш прапаршчык, чаму вы прыйшлі ў тэатр у нецвярозым стане? — А мне цвярозамаў такое і ў галаву б не прыйшло...

У чужых жанок рэдка сустракаюцца непрыгожыя ногі. На птушыным кірмашы: — Вой, хто гэта ў вас — коцік ці кошачка? — А што, на вушах не бачыце? — Не. — Гэта — заяц!

У магазіне: — Узважце, калі ласка, гэтую курыцу. Пра да ўшчынакладзе курыцу на вагі: — На дванаццаць тысяч дзвеце будзе. — Колькі? А колькі ж за кілаграм?



КАЗЯРОГ. З'явіцца шанец значнічужы

на праснуцца наперад — трэба толькі правільна выбраць накірунак. У панядзелак зможаце плёні на папрацаваць над завяршэннем нейкай важнай справы і паспяхова рэалізаваць вызначаныя планы. У аўторак вазьміце свой тэмперамент пад асаблівы кантроль, інакш ён здольны адгрыць з вамі зрашанне старых праблем. Каб не губляць упэўненасці ў сваіх сілах, паліпавае зможае развярнуць бурную дзейнасць. Пазбягайце прамерных перагружак, бо яны здольны падабраць вашу здароўе.

ВАДАЛЕЙ. Займіцеся духоўным развіццём і самаадукацыяй. Спасцігайце новую і важную для вас інфармацыю. У панядзелак будзе ўдалым абмеркаванне вашых ідэй і прапановы з начальствам. У аўторак паспяхова прайдуць сустрэчы і перамовы. Можна атрымаць цікавыя прапановы. У сераду магчыма сустрэча са старымі сябрамі. Нядрэзна было б зрабіць ім якія-небудзь прыемныя падарункі. Будзеце праўляць выдатную дасцігнасць і красамоўнасць, лёгка і даходліва выкажаце свае думкі, таму значнае ўсіх сваім талентам расказаць.

РЫБЫ. Можна павысціцца ваша сацыяльная актыўнасць. З'явіцца магчымасць кіраваць сітуацыяй, якая скалася, уплываць на будучыя падзеі. У панядзелак не варта сканіраваць, якім бы абгрунтаваны намеры дзелавых партнёраў: будзеце больш асцярожнымі, бо, пагнаўшыся за выдатнымі прапановамі, можаце трапіць у пастку. Пятніца, верагодна, стане днём генеральнай уборкі. Пастарайцеся забарэцца ў справах, а таксама вычысціць і вымыць кожны куточак свайго жылля.